

# Літаратурная Беларусь

## КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦІКІ ПРАЕКТ

Грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага Часу»

## пук №9 (133) сень)

[lit-bel.org](http://lit-bel.org)  
[novychas.by](http://novychas.by)



**3мест**

<b>НАВІНЫ:</b> асноўныя падзеі грамадска-літаратурнага жыцця	
Беларусі .....	c. 2
<b>ЮБІЛЕЙ:</b> эсэ Уладзіміра МАРОЗА – да 60-годдзя Леаніда ДРАНЬКО-МАЙСЮКА.....	c. 3
<b>ПРОЗА:</b> «Дзед і ўнук» – новае апавяданне Вінцэся МУДРОВА.....	c. 4
<b>ПАЭЗІЯ:</b> паэма-гратэск Юркі ГОЛУБА «Іржа».....	c. 5
<b>ЧЫТАЛЬНЯ:</b> «Светлая элегія» Васіля ЖУКОВІЧА .....	c. 6–7
<b>ФОРУМ:</b> вершы Ірыны ДУБАШЫНСКАЙ, эсэ Марыі БАРАВІК і «Начынчыя нататкі» Уладзіміра СІЎЧЫКАВА .....	c. 8
<b>ПЕРАКЛАДЫ:</b> паэзія розных стагоддзяў у перастварэнні Ганны Янкута і Алеся ЕМЯЛЬЯНАВА-ШЫЛОВІЧА.....	c. 9
<b>КРЫТЫКА:</b> рэцензіі на апавяданне Евы ВЕЖНАВЕЦ і кнігу Стаса Ільяна.....	c. 10
<b>ДРУК:</b> агляд новага нумара літаратурна-мастацкага часопіса «ДЗЕЯСЛОЎ» .....	c. 11
<b>СВЕТ:</b> асноўныя падзеі і цікавосткі літаратурнага замежжя.....	c. 12



Абсалютна лагічным здаецца пытанне: а навошта патрэбны суд увогуле? Няхай бы той міліцыянт, які схапіў актыўіста на мітынгу ці пікеце, і выносіў бы прысуд, калі гэты прысуд ужо вядомы. Зэканомілі б дзяржаўныя сродкі. Ну а прысутнасць адваката ў такой сітуацыі ўвогуле выглядае абсурднай. Зразумела, што размова ідзе пра стасункі ўладаў з апазіцыйна настроенай часткай грамадства. Хоць у іншых выпадках сітуацыя выглядае вельмі падобна. Навошта мяняць схему, калі гэтая цалкам задавальняе ўладу

# **Заява Сакратарыята ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў»**

12 верасня кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь пазбавіла адвакацкай ліцэнзіі вядомую праваабаронцу, адну з найлепшых беларускіх юрыстак Ганну Віктараўну Бахціну. У дачыненні да яе была выкарыстана фармулёўка «недастатковая прафесійная кваліфікацыя».

**С**ябры нашага творчага аб'яднання доўгія гады ведаюць Ганну Віктараўну як чалавека ўзорных прафесіяналізму, таленту і мужнасці. Яна годна прадстаўляла інтэрэсы нашага старэйшага грамадскага аб'яднання ў працэсах Вярхоўнага суда, бліскуча адстойвала і адстойвае ў нашай краіне пастулаты праўды і справядлівасці. Дзяякуючы яе адвакацкаму майстэрству і непахіснай прафесійнай пазіцыі ў 2007 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў, адзіны з некалькіх сотняў ліквідаваных па позве Міністэрства юстыцыі грамадскіх аб'яднанняў Беларусі, здолеў захаваць афіцыйны статус. У 2010 годзе Ганна Бахціна атрымала Ганаровую Грамату Міністэрства юстыцыі РБ за добрасумленную працу ў органах юстыцыі па абароне правоў і свабодаў грамадзян. У апошнія гады Ганна Віктараўна паспяхова вяла рэзанансныя справы Ірыны Халіп, Іллі Валавіка, Эдуарда Пальчыса.

Лічым, што пазбаўленне Ганны Бахціной права на адвакацкую практыку з'яўляецца палітычна матываваным рашэннем беларускіх уладаў, звязаным з абаронай Міраслава Лазоўскага, аднаго з ключавых фігурантаў самай гучнай палітычнай справы апошняга часу — «Справы патрыётаў».

Рашучы заклікам Міністэрства юстыцыі перагледзець прынятэя рашэнне ў дачыненні да аднаго з лепшых у нашай краіне абаронцаў правоў і свабодаў грамадзян.

у Грамадзян.

# Вінаватыя?

Адвакат – гэта асоба, прафесіяй якой з'яўляеца аказанне кваліфікаванай юрыдычнай дапамогі фізічным і юрыдычным асобам (арганізацыям), у тым ліку абарона іх інтерэсаў і правоў у судзе. А адвакатура як прафесія вядомая са старажытных часоў.

сапраўды, прафесія адваката вядомая з часоў старадаўніга Рыму. Вядомая як прафесія. Ну а адвакат у прынцыпе быў заўсёды. Кожны, хто нейкім чынам абараняў таго, каго судзілі, і быў адвакатам. З’яўленне адваката як прафесіі папросту стала падвышаць кваліфікацыю гэтага чалавека. Сталі з’яўляцца вядомыя адвакаты, якія абаранялі людзей лепш, чым іншыя. Зразумела, што такія абаронцы былі больш запатрабаванымі, ну і, адпаведна, больш «дарагімі». Кліент, ён жа заказчык, і быў галоўным ацэншчыкам працы адваката. Здавалася б, усё тут проста і нічога больш прыдумваць не трэба. І гэта схема становіца прывабнай там, дзе галоўным у судовым працэсе лічыцца пошук праўды. Там, дзе суд зацікаўлены ў рэальнай ацэнцы віны падсуднага, каб вынесці яму максімальная спрavidлівасць вырак або апраўдаць цалкам. Менавіта там і той, хто абараняе, і той, хто абвінавачвае, на роўных спаборнічаюць у зале суда. І да самага канца неўядома, хто пераможа.

А вось там, дзе вы рак вядомы яшчэ да таго, як пачаўся суд, прафесія адваката становіцца цалкам непатрэбнай. Мне, як праваабаронцу, даводзілася прысутнічаць на мностве судовых працэсаў. Большаясць гэта былі адміністрацыйныя справы. І, тым не менш, людзі, якія першы раз траплялі ў залу суда як абвінавачваемыя, вельмі спадзяваліся на адваката. А вось тыя, хто ўжо быў раней знаёмы з сённяшнім беларускім правасуддзем, не лічылі патрэбным губляць на адваката час і грошы.

Ну і сапраўды... У дзевяноста дзесяці адсоткаў выпадкаў я і мае калегі, зыходзячы са свайго ўласнага досведу, з дакладнасцю прадказвалі, як будзе закончаны працэс і які будзе вы рак. Мы нават ведалі прысуд яшчэ да пачатку судовага працэсу...

У такої ситуації абсолютна лагічним здаєцца пытанне: а навошта патрэбны суд увогуле? Няхай бы той міліцыянт, які схапіў актыўіста на мітынгу ці пікёце, і выносіў бы прысуд, калі гэты прысуд ужо вядомы. Зэканомілі б дзяржаўныя сродкі. Ну а прысутніцасьць адваката ў такої ситуацыі ўвогуле выглядае абсурднай.

Зразумела, што размова ідзе пра стасункі ўладаў з апазіцыйна настроенай часткай грамадства. Хоць у іншых выпадках, думаю, сітуацыя выглядае вельмі падобна. Навошта мяняць схему, калі гэтая цалкам задавальняе ўладу. І калі можна папросту ігнараваць усе довады адваката, то навошта такі інстытут увогулі?

Але ж такі інстытут ёсць. Дык навошта ён патрэбны? Адказ на гэтае пытанне прыходзіць толькі адзін: адвакат у Беларусі

патрэбны выключна дзеля таго, каб мы хоць зневішне нейкім чынам былі падобныя на людзей. Маўляю, у нас так, як і ў іншых краінах. Ёсьць нават адвакаты.

І тут адвакат ужо набывае зусім іншае значэнне. Ён як інстытут існуе дзеля падману. Дзеля таго, каб пыл пускаць у вочы іншым. Толькі вось у такой сітуацыі трэба, каб адвакаты былі цалкам ручнымі. Цалкам залежнымі ад улады, канцялю-емя і кіруемя ёй. Таму ў Беларусі не кліент ёсьць галоўным ацэншчыкам працы адваката, а ўлада. Менавіта яна праз, прыкладам, міністэрства юстыцыі праводзіць праверку адвакатаў і прызначае пераатэстациі.

А кваліфікацыя адваката вызначаецца зусім не колькасцю выйграных спраў. Да таго ж выявілася, што не ўсе адвакаты ў Беларусі ведаюць сваё месца. Ёсьць і такія, хто вельмі сур'ёзна ставяцца да сваёй місіі і спрабуюць рэальна абараніць сваіх кліентаў, нават калі тыя — прад-

стайнікі апазыцы...  
І вось ужо ідуць чарговыя і  
пазачарговыя пераатэстацыі. І  
вось ужо адмоўную атэстацыю  
атрымлівае вядомая адвакатка  
Мінскай гарадской калегіі ад-  
вакатаў Ганна Бахціна. І вось  
ужо ўсім зразумела, што не яна  
апошняя. І вось ужо Беларусь  
рэальна набліжаецца да таго  
моманту, які раней можна было  
убачыць толькі ў вельмі каме-  
дыйных фільмах, калі адвакат  
падымайся і казаў пра падсудна-  
га толькі адно слова: «Вінаваты!»

**Віктар Сазонаў,  
літаратар, праваабаронца,  
racyja.com**

## Прэмія імя Наталлі Арсенневай

Саюз беларускіх пісьменнікаў, Беларускі ПЭН-цэнтр і Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» абвесьцілі пра заснаванне літаратурнай Прэміі імя Наталлі Арсенневай за найлепшую кнігу паэзіі.

Премія заснаваная ў памяць пра знакамітую беларускую паэтесу, зорку літаратуры Заходняй Беларусі ды беларускай эміграцыі, аўтарку знакавага верша «Магутны Божа». Пасля вайны Н. Арсеннева апынулася ў выгнанні-замежжы, дзе працягвала займацца беларускай спрабавай, уздельнічала ў культурнай і асветніцкай дзейнасці.

Першай прэмія будзе ўручаная ўжо сёлета за кнігу паэзіі, напісаную на беларускай мове і выдадзеную ў 2016 годзе. Пераможцу вызначыць журы, у склад якога ўваходзіць Ірына Багдановіч, Лявон Барщчэўскі, Уладзімір Глазаў, Вальжына Морт і Ціхан Чарнякевіч.

Літаратурная Прэмія імя Наталлі Арсенневай заснаваная пры спрыянні Фонда культуры і адукацыі Орса-Рамана і Харытатыўнага фонда Згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі.



Правам намінавання на Прэмію валодаюць выдаўцы, творчыя аб'яднанні, аргкамітэт Прэміі, сябры журы і самі аўтары. На іх «ляжыцы» ававязак прадставіць да 1 кастрычніка на разгляд журы Прэміі электронныя pdf-версіі выданняў і, калі кніга выходитца ў папяровым выглядзе, два папяровыя асобнікі кніг. Папяровыя асобнікі прымаюцца па адрасе Саюза беларускіх пісьменнікаў (Мінск, вул. Кузьмы Чорнага, дом 31, офіс 906), электронныя варыянты — на адрес: paezija@gmail.com.

Сачыць за абнаўленнямі можна на старонцы Прэміі ў фэйсбуку і на сайтах арганізатарапу.

Аргкамітэт прэміі

## Суперкніга пра Біла з Болаю

Саюз беларускіх пісьменнікаў выпусціў унікальную дзіцячую кнігу «Суперкніга пра Біла з Болаю» пра маленьку дзяўчынку з абмежаванымі магчымасцямі.

Эта першая кніга па-беларуску, дзе пранікнёна і рэалістычна распавядадацца пра сям'ю, у якой расце незвычайнае дзіця. У хлопчыка Біла з'яўляецца маленькая сястрычка Бала — нагода для радасці, весялосці і гонару. Але час ідзе, і паступова сям'я пачынае разумець, што з Болай адбываецца нешта не тое, яна зусім не размаўляе. Кніга ў вершаванай форме распавядзе пра жыццё маленькай дзяўчынкі, якая ніколі не будзе «як усе». Пра звязаныя з гэтым радасць і гора, надзею і роспач. Пра тое, наколькі мы гатавыя жыць побач з тымі, хто не падобны да нас. Але найперш гэта кніга пра любоў і здольнасць прымыць.

«Суперкніга пра Біла з Болаю» пераклалі на беларускую мову Надзея Кандрусеўч і Алеся Башарымава, а Андрэй Хадановіч зрабіў так, каб пераклад загучай напоўніць: эмацыйна і кранальна. Аповед вядзеца ад імя Біла, братца Болы, з якім чытач разам пе-



ражывае ўсю гаму пачуццяў: і шчасце, і боль, і злосць, і замілаванне. І раздум...

Аўтарка кнігі — шведская пісьменніца Гуніла Бэргстрэм. З 1971 года яна напісала каля 40 дзіцячых кніг, якія сама і праілюстравала. Яна пісала гісторыю Біла і Болы са сваёй уласнай сям'і: у яе двое дзяцей, а ў малодшай дачкі аўтызм.

Кнігі пра Біла і Болу — класіка шведской літаратуры, яны шырока чытаюцца ў каледжах і навучальных установах. Паводле іх знятых анимацийных фільмів і зробленых тэатральных пастаноўкі. А ў 2012 годзе на кніжным кірмашы ў Гётэборгу Гуніле Бэргстрэм уручылі залаты медаль «за новы падыход у напісанні і афармленні дзіцячай кнігі з бездакорным адчуваннем дзіцячага светапогляду».

«Суперкніга пра Біла з Болаю» ўжо ў продажы...

## Два юбілеі

Сёлета адзначаюцца два, хай сабе й не вельмі круглыя, юбілеі класіка польскага прыгожага пісьменства Баляслава Пруса: у жніўні споўнілася 170 гадоў ад ягона гараджэння, а 29 верасня мінецца 130 гадоў ад пачатку першапублікацыі ягона шэдэўра — рамана «Лялька».

Баляслав Прус (сапраўднае: Аляксандар Глаўацкі, 1847—1912) нарадзіўся ў Хрубешеве пад Люблінам і рана асірацеў. Пад упльывам апекуна, старэйшага брата Леона, шаснаццацігадовы юнак далучыўся да паўстанца 1863 года. У бай быў паранены, патрапіў у вязніцу, але з няволі яго выкупіла цётка.

Скончыў гімназію ў Любліне і паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Варшаўскай галоўнай школы, як іменаваўся тады Варшаўскі ўніверсітэт, але

мусіў сыйсці з трэцяга курса праз матэрыяльную нястачу.

Зарабляў на жыццё разнастайнай працаю: быў гувернёрам, фабрычным рабочым, банкаўскім касірам, газетным рэпарцёрам.

Апавяданні, навелы, аповесці і раманы Баляслава Пруса з'яўляліся на старонках перыядычных выданняў, у якіх ён дэбютаваў у 1872 годзе. Адна з вяршиń яго творчасці — культиваваны раман-меладрама «Лялька» — першапачатковы надрукаваны ў газете «Kurier Codzienny» цягам 1887—1889 гадоў.

Раман «Лялька» — гэта меладрама на фоне эпічнай панарамы варшаўскага жыцця канца 70-х гадоў пазамінлага стагоддзя са шматлікімі рэмініценцыямі з часоў нацыянальна-вызваленчых паўстанняў 1830—1831, 1848 і 1863—1864 гадоў. Сюжэт нібыта звычайны, а ў ягоным — love story.

Дзякуючы жалезнай волі і працавітасці сына збяднелага шляхціца Станіслава Вакульскага здолеў не толькі атрымаць

універсітэцкую адукацыю, але і зрабіцца найзаможнейшым прамыслоўцам і купцом. Ён закахаўся ў збяднелую арыстакратку — Ізабелу Ленцкую.

Каханне актыўнікаў магутную энергію галоўнага героя, дадало яму сілы, і Вакульскі, па волі аўтара, зрабіўся такім багатай і ўплывовай асобаю, што самия знаны арыстакрат быў вымушаны прымаць яго ў сваіх салонах. Ганарліўка панна Ізабела, хоць пагарджаля ім ды заставалася халоднай як парцалянавая лялька, усё ж пагадзілася выйсці за яго замуж...

Раман перавыдаваўся шмат разоў, а вось у перакладзе на беларускую мову выйшаў упершыню. Выйшаў якраз да сёлетніх Прусаўскіх юбілеяў у пестраварэнні Галіны Жарко ды Міколы Хаўстовіча і ў аздабленні Міхаіла Драко ў выдавецтве Уладзіміра Січыкава.

Вялікім поспехам у беларускіх глядчоў карысталася і кінаэкранізацыя (рэжысёр Войцех Хас, у галоўных ролях — Марыуш Дмахоўскі і Beata Tyszkiewicz) гэтага культивага твора польскага пісьменніка, а таксама аднайменны тэлевізійны серыял.

Хрысціна Січыкава

## Тры колеры жыцця і смерці

«Свяякі», графічны раман па аднайменным творы Васіля Быкава, выпускаўся адмыслова да дні нараджэння славутага аўтара Саюзам беларускіх пісьменнікаў. Але й без гэтай нагоды варты было чакац падобнае выданне: Васіль Быкаў надзвычай графічны...

се гэтыя дзіцячыя ілюстрацыі наслід недзіцячыя харарактар. Яны неслі ѿ себе больш, чым звычайнае графічнае адлюстраванне персанажа. Мне як аднаму з чытачоў бачыцца выбар мастака надзвычай удалым. Хоць паглядзець іншыя мастакі ражэніні датычна тых жа «Свяякоў» было б надзвычай цікава.

Галоўная заслуга Жвірблі перад тэкстам-арыгіналам — здольнасць адчуць суразмернасць чалавека і лёсу, драмы людзей і вялікай неабсяжнасці, безуважнасці прыроды. Безвыходныя сітуацыі, у якіх апынаюцца героі Быкава, таму ўражваюць так моцна, што на фоне заўжды бачнага поле, лясы, шыроке-широке неба... І ўсё гэта будзе існаваць без персанажа, усё застанецца на сваім месцы нават тады, калі чалавечства зусім не стане. Як тут не згадаць, што Быкаў называюць экзістэнцыялістам.

Першая ж старонка — нямая: на ёй ні слова, ні чалавека, толькі прызнак прысутнасці — дом (зноў жа, сімвалізм, калі хочаце). Аблокі плавіць, куды ім трэба. Дрэва расце. Зямля цямнеш і чакае новай пары. Тут чалавеку няма месца. Адчуванне прасторы пераходзіць у трывожны стан пустаты. Псіхалагічны настрой падкрэсліваецца колерам: белым, чорным, зялёным. Прыйчым зялёны можна лічыць як балотным (колер ненажэрнай твары) і такім (колер кампазіцыі), так і вайсковым, пад колер заношанага шынляя. Вайна запойніла ўсю прастору існавання чалавека.

Вайна (то бок, той самы брудна-зялёны) выступае фонам дыялогу і пачуцця герояў — сыноў і маці. Переходзячы ад фону да герояў, выключна важна сказаць колькі слоў пра эмоцыю. Як доўга працаўваў мастак над героямі, мне невядома, але вынік заслугоўвае высокай ацэнкі. Асабліва — вочы. Нават прыбраўшы словаў (дакладныя

цыфты з Быкава, дарэчы), вы без цяжкасця зразумееце, што між героямі адбываецца і што адбываецца ў самім герое.

Пры гэтым разумееш: размеркаванне «колеравых плямаў» на старонках рамана найперш залежала ад законаў гармоніі, кампазіцыі. Але й пры тым дыялогі дакладна супадаюць з фонам фрагмента. Так, гней паліца не толькі ў яго вачах, але ў цемры за плячыма. Спадзяванне і наўнасць прыглушаюць зялёныя бляск у вачах маці, акаляюць яе святлом, якое насамрэч — усяго толькі чисты ліст. Знакавыя рухі, крокі адзначаюцца буйнымі планамі. А пераломны момант — чырвоным, колерам смерці. Прыйчым чырванская мае градацыі: густыя крывававыя наплыўы, пырскі, два штырхі, якія на кантрасце з асноўным шэра-зялёным выглядаюць да болю ярка, чытай — жудасна, як і мусіць быць.

А ведаецце, які апошні «кадр» рамана?..

Спакойная, ціхая вёска.

А можа — пустая і мёртвая.

Мяркую, якраз гэта — красавічна мова мастакства, яе вербалічны здольнасці, калі можна так сказаць, — і робяць твор Яна Жвірблі менавіта графічным раманам, а не коміксам паводле тэкста Васіля Быкава.

Дый што, як не суперажыванне, робіць літаратурны твор жывым? Школьнікі цікавіцца не пабудова грэблі, але трохкунік Ганна-Васіль-Яўхім. Новы, экспрэсійнае аблічча «Свяякоў» як бы канцэнтруе ў сабе ўсё пачуцці, змешчаныя ў тэкстальным арыгінале. А Быкаў не тое каб дужа эмацыйны. Тому найбольшы патэнцыял графічнага рамана бачыцца мне ў школах. Замест падручніка па нудным белліце варта напачатку паказаць «Свяякоў» Жвірблі.

І вядома, гэтае нешараство выданне папоўніць зборы бібліяфілаў.

Наста Грышчук



Фота AlexZherosek

# Узвышанець

## Леаніду Дранько-Майсюку — 60

**У юбілейны час майго аднакурсніка па Літаратурным інстытуце, таварыша па літаратуры і праста сябра прапаную кінаэсэ, якое было літаратурным штуршком (сцэнарыем) для стварэння дакументальнага фільма, што потым займей канчатковую назыву «Леанід Дранько-Майсюк. Бязмежнае»...**

Зэт Леанід Дранько-Майсюк, бадай, як ніхто з сённяшніх беларускіх літаратаў, у сваёй іпаставі арганічны ва ўсіх жыццёвых праявах.

Нават, калі гуляе з сабачкам. Ранкам і надвярочкам, як і належыць. Здаецца, звычайная для гарадскога жыцця карціна — што тут дзіўнага? Хіба што адбываецца гэта ў Верхнім горадзе, дзе і жыве Леанід, ды на набярэжнай Свіслачы, у адметных краявідах. Але гэта знешні фон. Самае істотнае, што падчас гэтых шпансіраў ён піша вершы для Хомкі, французскага бульдога, свайго малога сябра...

Свядома ўзгадоўваў свой стыль у жыцці Леанід Дранько-Майсюк ці ўжо з падлецтва і юнацтва адчуваў сябе паэтам? Адказу адназначнага ніяма. Хутчэй, як бывае ў жыцці, і тое, і тое. Як не адчуваецца сябе паэтам, калі ў фуфайцы, у якой ідзе берагам Гарыні на завод у Хабішчах за два кіламетры ад Давыд-Гарадка, падыштыя маці ўнутраная кішэні, дзе ляжыць часопіс «Маладосць»? Калі пасля школы працаўваў на гэтым заводзіку слясарна-мантаажнага інструменту ўпакоўшчыкам, часу пачытаць не было. Але не ўзгадаве перавёўся ў грузчыкі, у вольную хвіліну хаваўся пад лесвіцу і чытаў «Маладосць» ды беларускія кнігі.

А тут ужо і верш надрукаваны ў «Чырвонай змене», і перспектыва вучыцца ў Літаратурным інстытуце ў Маскве з дабраслаўленням Лідзіі Абухавай, рускай пісьменніцы з Давыд-Гарадка. Дарэчы, якраз яна сказала

юнаку: «Лёня! Толькі пішице па-беларуску!» Як не расправіць плечы?

Па сканчэнні вучобы ў Літіністытуце, якое адбылося пасля службы ў войску, Леанід пабраўся шлюбам з Вольгай, дачкой Валянціны Шчадрыной, прыхільніцы і перакладчыцы беларускай літаратуры. Але застацца ў Маскве нават думкі не было. І Вольга ні краплі не сумнявалася, што трэба ехаць у Беларусь. Больш таго, іхняя сына Васіля яна нараджала не ў Мінску, дзе жылі, а на радзіме мужа. Так і стаіць у паштарце ў менчука Васіля месца нараджэння: Давыд-Гарадок.

Каханая жонка, сын. Але ў нейкі момант з'яўляецца вершы для А. Іх напісаны шмат, калі быць да-кладным, шэсцьдзясят два. Цэлая кніга, уступ да якой — невялікі празаічны тэкст «Інтраудукцыя».

...Я жыву поўным жыццём тады, калі з'яўляецца жанчына...

Хто ж такая гэтая загадкавая А? Жанчына-абстракцыя ці рэальны персанаж? Дранько-Майсюк як сапраўдны паэт ёсць і містыфікаторам, але ж дыму без агню не бывае. Мо цяпер (гадоў то пайшло!) і прыадкрыеца таямніца, але відавочна адно — праспіваны

магутны гімн каханню.

У свой час сталася неспадзянкай дэкларацыя Дранько-Майсюка аб tym, што вершы можна пісаць толькі да сарака гадоў. Бо смак віна ўжо не той, і ад цыгарэты ніяма задавальнення, але, галоўнае, позірк жанчыны хвалюе не так, як раней. Ён сапраўды так думаў, і пэўны час вершаша не пісаў, але жыццё паставіла на сваё. Яно вышэй і больш справядлівее за нашыя рацыянальныя заключэнні, асабліва для паэта. Немагчыма ім стаіць у нейкі пэўны момант, немагчыма і перастаіць ім быць.

Тым больш перастаіць быць паэтам, калі ты жывеш на вуліцы Першага пацалунку. Насамрэч вуліца гэтая называецца вельмі празаічна і прыкра-архаічна: Леніна. Але ўсё падуладна паэту, вуліцу перайменаваць не самае складанае...

Ёсць у паэта самы любімы куточек — Паўночны завулак.

«Вельмі люблю Мінск, люблю блукаць па мінскіх завулках. Не-

падалёку ад Тэатра музкамеды ёсць мой любімы Паўночны завулак. Дарэчы, незамужнім дзяўчатам магу парайць жыццёва неабходны маршрут — з вуліцы Сухой выйдзіце праз лагчыну да Транспартнага завулка. Там на ўзвышшы па-над Нямігай стаіць дом з верандай і бярозай. Адтуль адкрываецца прыгожы краявід на Тэатр музычнай камедыі. Калі дужа хochaцца выйсці замуж, дачакайцеся таго часу, калі на тэатр упадуць зоркі ў выглядзе фіялетавых вішань. І ўжо з'яўтра вы сустэрнечеся са сваім жаніхом!»

А ў паэта Дранько-Майсюка Паўночны завулак стаў месцам сустрэча са спадарынія Эл. Ад гэтых сустрэча нарадзіўся «Нервовы раман». І ўвогуле, цэлая «Кніга для спадарыні Эл». Зноў жа, таямніца. Былі вершы для А, цяпер спадарынія Эл. Чарговая паэтычная містыфікацыя ці водгулле рэальнага сюжэта? Адно зразумела, як сцвярдждае сам пісьменнік:

«Вочы бачаць тое, што ёсць, а душы, як і заўсёды, хochaцца большага, таму паэзія шукае ў рэчаінасці свой нерэчаіны змест...»

Ужо больш дзесяці гадоў Леанід Дранько-Майсюк афіцыйна нідзе не працуе, жыве літаратурнай работай. На вольным хлебе, як гавораць. Неад'емным складнікам такога жыцця з'яўляюцца творчыя сустрэчы паэта з чытачамі. Якраз тут можна пачуць вершы ў выкананні аўтара (калі не лічыць прачытанасць адзінаму слухачу Хомку). Але галоўны момант тут — аўтографы прыхільнікам (больш прыхільніцам) яго паэзіі. У гэтым сэнсе паэт не мае сабе роўных. Ніводзін аўтограф (а іх бывае некалькі дзясяткаў пасля сустрэчы) не паўтараецца, шмат рыфмаваных. Уявіце, як прыемна такое чалавеку, пасля гэтага нязмушана палібішь беларускую літаратуру. Унікальная з'ява. Да прыкладу, аўтографы Уладзіміра Марозу:

«Валодзечка, з табою мы Не згубім лёгкага дыхання Сярод вясны, сярод зімы, Сярод віна, сярод кахання» (у кнізе «Тут», 1990);

«Валодзечка! Ва ўсе часы Нам будзе мроіца і сніца: Дзяявочай чыстае красы Нас не пакіне таямніца» (у кнізе «Проза радости», 1991);

«Валозя родны, дарагі! Будзь першы скрэз, а не другі!» (у кнізе «Анёлак і я», 2009).

I, нарэшце, у апошнія па часе «Кнізе для спадарыні Эл» (2012):

«Утворчасці Мароза Ўладзіміра, Прызнаюся, заўважыў я даўно: У ягоных фільмах не сцікае ліра, А ўвершах майго сябра Ўладзіміра Заўсёды бачу яркае кіно!»

...Як гаварыў Міхась Стральцоў, кожнаму прыстойнаму паству не зашкодзіла б книга прыстойнай прозы. Леанід Дранько-Майсюк піша і прозу, як і належыць класічнаму пісьменніку-ўзыўшанцу. Адзін з калегаў-літаратаў назваў апавяданне «Анёлак і я» найлепшым у беларускай літаратуре. Сапраўды, гэта вельмі щымлівы твор, дзе хлопчык ловіць у Іслачы стронгу. І верыць, што калі зловіць рыбіну, то вернецца яго маці, якая з'ехала недзе за мяжу. Каб спраўдзілася няисцерпнае чаканне хлопчыка, аўтар апавядання запускае ў раку хлебных рыбак. Зразумела, рыбкі з мякіша не плаваюць, але тут яны паплылі, хлопчык злавіў рыбу, і маці вярнулася. Зразумела, гэта толькі фабула, а само апавяданне вельмі сумна-щымлівае, нягледзячы на щаслівія канец...

Але не варта заставацца ў мінульым, жыццё не спыняеца, нават калі некаторая матэрыяльныя знакі яго знікаюць. Іншыя наадварот — узнайляюцца. І матэрыяльна, і духоўна. Як родная беларусам Вільня. Леанід Дранько-Майсюк лічыць, што Вільня з'яўляеца працягам духоўнага жыцця кожнага сапраўднага беларускага пісьменніка. Таму невыпадкова, што ўжо цягам некалькіх гадоў ён ездзіць у нашу старадаўнюю сталіцу, нястомнна працуе ў архівах. Вынікам будзе кніга «У Вільні і больш нідзе», шмат раздзелаў з якой ужо надрукавана ў часопісах і газетах. Гэта дакументальная-эсэістичная проза аб дваццатых гадах мінулага стагоддзя, аб выбітных дзеячах беларушчыны.

Аб Вільні Леанід гаворыць захоплены. Вось адзін з куточкай старога горада. Прачысценскі сабор, найстарэйшы праваслаўны храм. Насупраць — дом, дзе жыў Рыгор Шырма, і шыльда памятная вісіць. Шырма даў гроши на першую кнігу Максіма Танка «На этапах». Далей — касцёл Святога Міхала, пабудаваны Львом Сапегам, дзе ён і пахаваны. Помнік Міцкевічу, знакаміты касцёл Святой Ганны. Здаецца, вядома ўсё. Але тут жа нечаканы нюанс: у вежах касцёла побач са Святой Ганнай рабочыя пераходзілі частку накладу канфіскаванай польскімі ўладамі кнігі «На этапах». І адразу ты робішся далучаным да яшчэ адной таямніцы беларускай Вільні.

Леанід Васільевіч часта згадвае «Узвышша», літаратурнае аўяднанне ў савецкім Менску. Лічыць, што ад яго пайшла ўсія беларускага літаратура — ад Уладзіміра Дубоўкі, Кузьмы Чорнага... Сам вучыцца ў класікаў. У прыватнасці, і таму, каб узбагачаць беларускую літаратурную мову,

уводзіць новыя слова. Мала хто ведае, што Дубоўкавы і Глебкавы «мілагучны», «мэтазгодны», «адлюстраўца», «дабрабыт», «цемрашальства», «навучэнец» у свой час былі новатворамі. Будзем спадзявацца, што і слова Дранько-Майсюка «далъкаждык» (мабільны тэлефон), «асветар» (кампьютар), «словасвет» (інтэрнэт), «выхоўд» (принтер) стануть з часам шырока ўжыванымі. Аб гэтym у яго і верш — «Хвалебная песня новасловам».

Шкада адно, што падалькаждык не затэлефануеш бацькам у Давыд-Гарадок — няма іх ужо на гэтым свеце. Толькі родныя магілы на могілках, радзінны дом ды родны гарадок, якому аддадзена даніна тэксстам і дакументальным фільмам «Горад Боны і Давыда». Мястэчка сапраўды адметнае, непаўторнае, аб кожным куточку горада паэт можа распавядаць падоўгу. Жыццё не спыняеца, але постаць паэта на могілках, на гарадоцкіх вулках самотная.

Не саб'еца шчымлівы настрой нават яркай песні «Полька беларуская». Тэксстай песень Леанід Дранько-Майсюк напісаў шмат. Але згаданая — самая вядомая.

«Чуў у Мінску, Маладзечна, Брэсце... На гармоніку ў вёсках людзі граюць яе на вяселлях... Калі чытаю «Польку беларускую», як верш, то слухачы здзіўляюцца: «Гэта вы напісалі?» Новую кнігу, у якой сабраў песенныя вершы, я так і назваў — «Полька беларуская». Мне хочацца, каб людзі больш ведалі маю кнігу «Стомленасць Парыжам», аднак жа больш ведаюць «Польку беларускую!»

О, гэта стомленасць Парыжам! Твор з такой назвай Дранько-Майсюк выклікаў у свой час у літаратурнай грамадскасці вялікі розгалас. Гэта роздум аб творчым шляху, аб наканаванасці лёсу, аў пошуках высокіх сэнсаў. Адным з галоўных персанажаў эгэсэ быў французскі паэт з беларускімі каранямі Гіём Апалінэр (маці яго з роду Кастрэвіцкіх). Кожны свой парыжскі дзень Леанід прыходзіў у невялія прысады калі абацтва, дзе стаяў помнік Апалінэру работы яго сябра Пабла Пікаса. Тэксст пісаўся ўжо ў Мінску, і трэба было знайсці нечаканы фінал. Пісьменнік прыдумаў, што ў апошні прыход помніка Апалінэру на месцы не было — яго скралі! Але саме дзіўнае, што творчая фантазія аказалася прарочай. Калі праз амаль дзесяць гадоў Дранько-Майсюк зноў трапіў у Парыж, помніка Апалінэру сапраўды скралі на каліровы метал. А нядаўна адзін яго калега, які быў у Парыжы, засведчыў, што помнік зноў стаіць на сваім месцы. Дзіўная гісторыя, якую наўмысна не прыдумаеш, якая дае нечаканую сюжэтную лінію. Але справа не толькі ў помніку. Леанід Дранько-Майсюк лічыць, што кожны паэт павінен пабываць у Парыжы. Яшчэ парадак сальна лічыць (аб гэтым таксама напісаны эсэ), што Еўропа — гэта не стары свет, як мы звыкла думаем. Наадварот, яна ёсць маладосць свету. І мае на гэты конт свае аргументы.

Парыжскі эпізод зачэпіць сваім крылом «Полька беларуская» — і гэта ўсё будзе ў судадзі, як арганічная ў розных праяўлэннях асоба паэта Леаніда Дранько-Майсюка...

Уладзімір Мароз

# Дзед і ўнук

Вінцэсъ  
МУДРОУ

**Янка Дудок,**  
**шасцідзесяцігадовы**  
**дзіцячы пісьменнік, сядзеў**  
**на канапе і глядзеў на**  
**кніжную паліцу. А калі**  
**казаць больш дакладна**  
— **на невялічкі, у палец**  
**даўжынёй, шыхт напісаных**  
**ім кніг. Кнігі стаялі на**  
**самым прыметным**  
**месцы, — паміж зборам**  
**твораў Дастаеўскага і**  
**чатырохтомнікам Біянкі,**  
— **і на тле брудна-зялёных**  
**тамоў лагодзілі вока**  
**сваймі рознакаляровымі**  
**карэннычыкамі. Пісьменнік,**  
**аднак, глядзеў на тыя**  
**карэннычыкі з пакутай і нават**  
**з прыкрасцю.**

**А**маль трыццаць гадоў ураўбліў Янка Дудок айчынную літаратурную ніву. Быў час, калі ягонае прозвішча — у справазадчым пераліку — згадвалі старшыні пісьменніцкага звязу, калі творчасць ягоную аналізувалі прафесійныя крытыкі, а дырэктаркі дзіцячых бібліятэк пісалі яму, ад імя юных чытачоў, лісты падзякі за туго асалоду, якую зазналі, чытачуны напісаную ім кніжку, а ў апошніх радках выказвалі спадзяванне, што пісьменнік яшчэ парадуе аматараў роднага слова новымі таленавітymі творамі. «Ды хопіць ужо вам, далібог», — з робленым дакорам і з ноткамі шчасця ў голасе прамаўляў Янка Дудок, прабягаючы вачыма эпістолі. І хаця ў душы адчуваў, што шкаляры яго наўрад ці чытаюць, аднак атрымліваць такія лісты, хай і напісаныя па абавязку службы, было прыемна. Магчыма, Янка і да гэтай пары ўрабляў літаратурную ніву, але тут пачалася славутая Перабудова, а разам з ёю скончылася ўсё тое, што было дарагім пісьменніцкаму сэрцу: і ганаары, і пущёўкі ў пісьменніцкі Дом адпачынку, і калектывныя п'янкі, якія называліся выязнімі паседжаннямі Бюро пропаганды мастацкай літаратуры.

Янка Дудок ужо даўно нічога не пісаў, але зредзьчасу, прыкладна два разы на год, небарауко апаноўваў пісьменніцкі сверб. Сэрца пачынала парывіста біцца, дрыготкі руکі шукалі асадку, а ў галаве нараджаліся новыя сюжэты ды мастацкія вобразы. І тады ён сядзеў за стол (кампютарам карыстацца так і не навучыўся), колькі часу сядзеў у рашучай паставе, маракуючы — што бы такое напісаць, — нарэшце, па прыкладзе Уладзімера Караткевіча, поўні юліённую асадку чорным атрамантам і пазначаў старонку крэйдавай паперы сваім імем ды прозвішчам. На гэтым творчае натхненне згасала, і творца, скамячыўшы ліст, з цяжкім уздыхам, а бывала і са стонам, плюхаўся на канапу,

уключаў тэлевізар і з гіморай агіды на твары глядзеў перадачу «Клуб рэдактараў» альбо шоў Леаніда Закашанскага.

Акурат гадзіну таму Янку Дудку прынеслі першую пенсію, і пералічыўши тры разы запар цупкія, навылёт прапахлыя друкарскай фарбай дэнамінаваныя гроши, дзіцячы пісьменнік фізічна адчуў, як на душу легла свінцова-шыза хмара. «Ці можна пражыць на такую пенсію?» — прашаптаў новаспечаны пенсіянер, вымольна зірнуў на жонку, і тая, нічога не сказаўши, пайшла на кухню гатаўца абед.

Трэба, аднак, сказаць, што творца да гэтага часу працаў: вартаваў цэглу ды іншыя матэрыялы на будаўніцтве офіса «Аграпрэмбанка». Уладкаваў яго на працу калега — пісьменнік-публіцыст Здзіслаў Бубовіч. Той ужо пяць гадоў як пераквалифіковаўся з публіцыстаў у вартайнікі.

І вось, калі Янка Дудок глядзеў на кніжную паліцу, з ім здарыўся чарговы творчы прыпадак. Аднак гэтым разам ён не мармытаў пад нос: «Я ім такога напішу, што ўсім млюсна стане», не поўні асадку чорным атрамантам і нават не сядзеў за стол. Пісьменнік узлез на ўлон, адчыніў антэрэсоль і стаў выцягваць адтуль тоўстыя, зладным слоем пылу, тэчкі са сваімі чарнавікамі ды недапісанымі творамі. Антэрэсоль месцілася пад самай столлю, і нечакана на галаву творцы пасыпаліся ўсе шэсць тамоў даведніка «Беларускія пісьменнікі». Даведнік на верхатуру, употай ад мужа, усперла жонка. Мелатакую паганую звычку: выцягваць кніжкі з паліцаў і распіхваць па цёмных кутах, наракаючы, што ад кніжнага пылу яна нажыла хваробу бронхай.

— І калі ўжо выкінеш свой хломазд? — выдыхнула жонка, прачыніўши кухонныя дзвёры, і муж мацюкнуўшы ў адказ.

Шосты, самы важкі том, патрапіў дакладна ў цемя і злёгку аглушки ў Янку. Ці не таму творчае натхненне адразу ж згасла, да таго ж тасёмкі пыльной тэчкі ніяк не развязваліся, і творца ўзяўся развязваць іх шасцю аца-лелымі зубамі.

У першай тэчцы месціўся рукагіс аповесці пра піянера-героя. Некалькі старонак — там якраз апісвалася, як піянер-герой штурмую ў гітлерараўцу гранату, — былі перакрэслены сінім андрэеўскім крыжкам. Прычым, там-сям на перакрыжаванні аловак прадзёр паперу.

...Аповесць пра піянера-героя была свойчас напісаная і адненесеная ў рэдакцыю, але тут, як на грэх, з творчай камандзіроўкі вярнуўся Здзіслаў Бубовіч. Калега наведаў якраз тыя мясціны, дзе піянер падарваў апошніяй гранатай сібе і зтрагаў гітлерараўца. Ну і пачуў ад мясцовых, што хлопец той ніякіх немцаў не ўзрываў. Папросту нёс у атрад, на пару з дзедам, каністру самагонкі, пачаў, падпіты, выцягваць з кішэні гранату і выпадкова тузануў за чаку. А тут на «У-2» маскоўскі журналіст прыяліцеў. Ён і прыдумаў гісторыю з апошнім гранатай. У Бубовіча язык без клею меле: адразу ж распавёў пра тое ў рэдакцыю. У

выніку замоўленую і начыста перадрукованую аповесць ражуча перакрэслі. Яны з Бубовічам потым, у фое Дома пісьменнікаў, горача пагаманілі. Ледзь не пабіліся. Здзіслаў, у якасці кампенсацыі, уладкаваў яго ў Бюро пропаганды мастацкай літаратуры. Балазе тады месца вызвалілася: аднаго з чальцоў белая гарачка скруціла.

...Пісьменнік чхнуў і паволі, з суворым выглядам, падзёр на шматкі апошнюю старонку аповесці, а астатнія ціха зляцелі на падлогу. Пальцы падхапілі яшчэ адну, куды больш тоўстую і пыльную тэчку, пазначаную размашыстым надпісам «Вартавыя граніцы». Гэта была яшчэ адна аповесць — пра тое, як піянеры лавілі іншаземных шпігуноў, — і ў гэты момант у кватэру пазванілі.

— Ваня прыйшоў! — крыкнуў пісьменнік.

Гэткім часам да іх заходзіў трываліцацігадовы ўнук, які жыў на суседній вуліцы і пасля школы завітваў на абед.

— Якраз крупнік паспей, — прамовіла ад парога жонка, грункунуўши дзвярыма.

Унук, не распранаючыся, з насунутым на лабешнік капюшонам курткі, стаў пасярод калідора. У руцэ Ваня трymаў нейкую пляскатую штуковіну, а твар быў асветлены злавесным фіялетавым светлом.

— Чаму не здароўкаешся?

— спытаў дзед, і ўнук, не адрываючы вачэй ад штуковіны, няўажна кінуў.

— Што там у цябе? — пісьменнік з крэканнем злез з улону.

— Ты што, дзед, не бачыш? Айфон!

— Бачу, што айфон, — буркнуў дзед, хаця і не надта ўяўляў — чым той айфон розніца ад мабільніка. — Бацька, відаць, прывёз? — Зяць ужо другі год працаў будаўніком у Маскве і надоечы прыехаў на пабытку.

— Давай, дзетухна, расправайся. Ды есці ідзі, — падала голас бабуля, і ўнук, перахапіўшы айфон з рукі на руку, не наехвотаў скінуў куртку.

— І што ты там усё пальцам тыцкаеш? — у голасе дзедавым з'явіліся ноткі незадаволенасці.

— «Змаганне з цмокамі-2», — паведаміў ўнук, і твар ягоны пазначыла злавесная чырвань. — Цмок, відаць, дыхнуў агнём з усіх трох пашчай.

— І доўга будзеш змагацца з тымі цмокамі?

— На трэці ўзоровень перайшоў.

Дзед дакорліва паківаў галавой.

— А колькі ўсяго ўзороў?

Унук адказаў не адразу. Хвіліну засядржана вадзіў пальцам па айфоне — відаць, узніклі цяжкасці ў змаганні з пачварамі, — нарешице гучна выпаліў:

— Дванаццаць!

— Так цэлы дзень і будзеш пальцам тыцкаць? Ты хаця б кніжку якую прачытаў, — ужо з абурэннем прамовіў дзед.

— Што ты прычапіўся да ўнuka? Сам чытай свае кніжкі. Усё жыццё мімі атруціў, — з неўровай дрыготкай у голасе прамовіла жонка і ўжо лагодным тонам дадала: — Пайшлі, унучак, адбедаць. Астыла ўсё.

...На кухні мерна бразгала лыжка аб талерку і чулася нетрапкая гамонка.

— Колькі ж каштует гэта твая цацка? — пыталася бабуля.

Унук не адказаў. Відаць, моўчкі таргануў плечукамі.

— А для чаго яна наогул патрэбная? У гулі гуляць?

— Бабуля! — унук вытрымаў дакорлівую паўзу. — Тут процьма розных функцый. Ну, напрыклад... — замоўк, і ў ту ж хвіліну ў пакоі заспіваў мабільны тэлефон.

Дзеду даўно ніхто не званіў, таму ён імпэтна падхапіўся з фатэля, пабег, ляпаючы заднікамі пантофляў, да телефона і, керхануўши, паставіўшы, пастаўленым голасам выдыхнуў: — Алё-о!

— Дзядуля, гэта я, Ваня! — пачаўся адначас з кухні і з мабільніка вясёлы ўнук.

— А ну, дай я паслушаю, а ты

штупу крутні.

У дзяцінстве пустая пушка адзывалася гучным трэскам, а тут толькі ціха шамацела.

— Зразумела, — прамармытаў пісьменнік, не адрываючы пушку ад вуха. — Раней іх са шпону рабілі, таму і добры быў рэзананс. А цяпер з кардону рабіць. Таму нічога і не чуваць, — дзед з пакутаю ўзыхнуў. — І этикеткі былі прыгожыя. Я іх, дарчы, збіраў. І дагэтуль памятаю запалкавыя фабрыкі, — дзедаў голас прыкметна пажаваў, — «Пралетарскі Сцяг», горад Чудава, «Гігант», горад Калуга, «Перамога», горад Ніжні Ломаў, Балабанаўская эксперыментальная запалкавая фабрика...

Пералік спыніла жонка. Убачыўши, што муж прыціскае да вуха пушку запалак, спрабуючы там нешта пачуць, яна з інтанацыяй панікі вымавіла:

— Зусім старавід здзяцінне.

— А ў цябе, бабуля, было рагдэй? — запытала ўнук.

— Якое там рагдэй... у нас электрычнасць з'явілася, калі я ў трэці клас пайшла.

— А ў вас што... і інтэрнэт не было? — цяпер ужо з інтанацыяй панікі выгукнуў ўнук.

Дзед з бабай пераглянуўся.

— Хрушчоў у пушку ад запалак напхаем і слухаем, як яны шкрабаюць. Вось гэта мы «радзівім» і называлі. Маці, памятаю, паглядзіць і жартам пытаетца: «Ну што там кажуць? Новага касманаўта не запусцілі?»

Журлівая ўсмешка збегла з бабіных вуснаў.

— А чаго ты тут папер накідаў? Ці не збіраешся свой хломазд выносіць?

Янка Дудок адчуў раптам лёгкую млюсць, і ў яго задрыжэлі руки. Ён паглядзеў на перакрыжаваную сінім алоўкам старонку, і ў яго ўзімкі палкае жаданне перакрэсліць, — вось так, тлустымі крыжкамі, — і падзяліць пакаўнікі. Пісьменнік падніўся, адсунуў убок жонку, якая стаяла ў прыме дзвярэй, і падлеzuкі на падлозу.

Штуковіна была прыемная навомацаці, якія стаялі ўздыўна, даволі лёгкай.

— Ну а ёсць тут... — пісьменнік прымружыў вочы, маракуючы — чым бы азадачыць штуковіну, — ... ёсць тут рагдэй?

— Вядома, ёсць. Навушнікі падклочаеш д



# Светлая элегія



Васіль ЖУКОВІЧ

## 1. Чырвовая Дама

Напрадвесні 1971 года ў Менску, у рэдакцыі адной з рэспубліканскіх газет з'явіўся новы літкансультант Максім Жаваронак, дваццацівасьмігадовы чалавек, высокі, стройны, з сінімі вачыма, пшанічнаю шавялюрою і з чорнымі, быццам падфарбаванымі, бакенбардамі.

Чымсьці ён, гранічна сціплы і далікатны, прывабліваў прыгажуняў. І не толькі тады, як асталаўся ў сталіцы, а й нашмат раней, калі яшчэ вучыўся ў сельскай школе побач з векавечна дубровай. Многія дзяўчата пры спатканні з ім чамусьці густа чырвлені. У школе ён, вясмікласнік, падабаўся дзесяцікласніцы Валі Рэзынічак. Яе сяброўства з яго старэйшаю сястрой Янінай давала магчымасць ёй часта прыходзіць да Жаваронкаў. Аднаго разу, калі яна завітала да іх, дома быў толькі Максім. Валя ў яго папрасіла дазволу дачакаца Яніну, а калі прымасцілася ў крэсле каля стала, то звярнула ўвагу на альбом, які ляжала на стале. Максім узрадаваўся, што яна зацікавілася ягоным альбомам, бо не ведаў, пра што з ёю гаварыць. Хлопец падаў ёй у рукі па сутнасці самаробны, аздоблены малюнкамі і фатографіямі зборнік упадабаных ім вершаў, цытатаў знакамітых творцаў і любімых песняў. Валя ўважліва чытала альбом, называла яго змястоўным і прапанавала занесці туды сваёю рукою слова песні, якая часта гучала ў выкананні Клаўдзіі Шульжэнка. Дзяўчына пастаралася вельмі праста зайнтрыгаваць юнака:

— Прачытаеш, калі я пайду дамоў.

Увечары Максім прачытаў песню і перачытаў радкі першага куплета «Но глаза твои большие // Не дают покоя мне» ды апошняга: «С этим что-то делать надо, // Надо что-то предпринять». Намёк яму быў зразумелы.

Наступная сустрэча з Валяю, нечаканая і мімалётная, адбылася перад званком на ўрок у школьнім калідоры. Тады, загадкова ўсміхаючыся, яна сказала:

— Ты сёння так падобны на Кадачнікаў...

Максім ведаў: Павел Кадачнікаў, той самы, што співае пра «милые сердцу глаза», — яе любімы артысты... Юнак саромеўся старэйшае за сябе дзяўчыны, таму нікак не адказаў на яе намёкі.

А новае спатканне з Валянцінай аказалася незвычайнае. Калі яна прыйшла ўвечары да Яніны, Максім ужо сабраўся ісці на поле да сцірты па салому, — пасылала маці. І тут сястра ўгаварыла яго ўзяць з сабою сяброўку, маўляў, смялей і весялей будзе...

Надзіва цёплы ўдаўся той месячны вераснёўскі вечар, але настроі у хлопца быў зусім не рамантычны. Не таму што ён ішоў па салому, а таму што ведаў (па ўсёй школе імгненна пракацілася пагалоска): Валю заманіў школьні дырэктар, жанаты, пажылы, пузаты, які ў вачах юнака здаваўся пачвараю. І тое, што яна легла пад туую тушу, ён успрыняў не толькі як факт амаральны, а яшчэ і як здраду яму, Максіму, каму яна, хоць і намёкамі, не так даўно прызнавалася ў каханні... Ён не разумеў, як яна пасля падзення ідзе з ім, бы нічога і не здарылася. Крочыў моўчкі па даволі высокай пожні. Абуты быў у рабочыя боты, у якіх хадзіў у лес па грыбы, а што ў яе на нагах, ён не глядзеў. Валя старалася не адставаць ад Максіма, ды ўсё ж крыху не паспявала.

— Чаму ты, Максімачка, маўчыш? — ласкова пыталаася яна.

— Такі ўжо ўдаўся маўклівы.

— Мо які настаўнік пакрыўдзіў? — дапытвалася.

— Не, — буркнуў ён, хоць і хацеў сказаць, што пакрыўдзіў дырэктар, каб яна зразумела, што ён ведае пра яе ганьбу...

Калі падышлі да сцірты, Максім паклаў на зямлю вяроўку і збіраўся з ходу скубці салому, але Валя, як бы не разумеючы яго раздражнёнасці, папрасіла:

— Я стамілася, давай трошкі пасядзім.

Яны прыселі каля сцірты. Даўволі ярка на небе свяціла поўня.

— Як ты думаеш, Макс, — нечакана спытала Валя, — ці хутка паляціць касманаўты на іншыя планеты, напрыклад, на Месяц?

— А што там рабіць?

— Што ты, Макс! — здзівілася яна. — Гэта не толькі цікава, а й карысна. Касманаўты — навука перспектывная.

Яна ўсміхалася, і ззянне вачэй пры месячным светле, і завіточкі русых валасоў вакол твару, і ямачкі на шчоках, і высокія грудзі, — усё нібыта гаварыла: «Бяры мяне, бяры! Я ўся твая!» Адно вусны спытала такое не змаглі. А ведала б яна, як у хлапечых жылах кіпіцькроў ад жадання зведаць тое, чым так хваляцца сэрцаеды, і тое, як часта па начах яму сняцца дзяўчыты, то, пэўна, сама пачала б яго цалаваць, лашчыць. І тады ён бы забыўся на цяжкую крыўду і быў бы ўцягнены ў вір, з якога нялёгка выбрацца...

Магчыма, не так ужо й марыў бы спаткаць каханую, бо прывык бы забаўляцца ёю, маладзічкаю. А то і пакахаў бы яе, хто ведае...

Ад сцірты яны ішлі разам толькі да сяла. Разышліся і больш ніколі не спаткаліся. Так сталася, што назаўтра хата Рэзынічкаў згарэла, і сям'я неадкладна выехала кудысь далёка да блізкіх родзічоў. Зрэшты, у школе прыйшла чутка, быццам выехала пагарэльцы ў Расію, і Валя там выйшла замуж за лётчыка.

У дзясятым класе прыязні ўзаеміны ў Максіма завязаліся з аднокласніцай Нінай Жыгалковіч. Яна яго вучыла граць на



гітары, а ён яе — у шахматы. Ніна, чыстагалосая і эмацыйная, любіла співаць народныя песні і рамансы. Смелая на сцэне, сціпла і стрыманая ў адносінах да людзей, яна падабалася Максіму, ды ён не ведаў, як назваць пачуццё да такай прыемнае дзяўчыны. Узрадаваўся, калі ў Адама Міцкевіча знайшоў радкі, якія выказвалі аналагічную няпэўнасць стасункаў паміж хлопцамі і дзяўчынаю: «Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?». Максім нярэдка бавіў час у Ніны, то паказваючы ёй эффектныя камбінацыі ў шахматных кампазіцыях і партыях, то слухаючы яе спевы і падгітару, і акепэльна, то любуючыся, як яна прыбірае ў хаце, як чиста мые падлогу, завіхеца цялі пліты... Іншы раз ён сам не зауважаў, як затрымліваўся ў яе ўтульнай хаце дапазна. І ніколі з яе боку не было аніякіх намёкаў на тое, што час позні і развівтацца пара. Можа, Ніна чакала ягоных абдымкаў ды пацалункаў? Но нават і аддалася б, каб да сэрца прыгарніць, прылашчыць. Але Ніна была круглая сіратка, і ён баяўся яе пакрыўдзіць: жаніцца да вучобы ў інстытуце яму было рана...

А ў інстытуце ў адной групе з ім вучылася Ярына Бохан. З шасці аднагрупнікаў-арлоў ёй у сэрца запаў адзін — Максім Жаваронак. Яна дзіваваўся, чаму ён не звяртае ўвагі на яе, такую ж сінявокую, як і ён сам. Гэтую недарэчнасць яна надумала рашууча выправіць і паклікала яго ў парк на спатканне. Хтосьці іншы неадкладна скарыстаў бы такі зручны момант: заманіў бы дзяўчыну ў ложак ці ў лес. Хтосьці, але не Максім. Блізкія адносіны з дзяўчынаю ён падаўшаму дапусціў бы толькі пры ўзаемным каханні. Аднаго Ярынінага кахання тут аказалася мала — ён, чырвленеючы больш за дзяўчыну ад хвалявання, адмовіў ёй ва ўзаемнасці. Нібыта ведаў, што неўзабаве ў гэтым жа інстытуце спаткае Любу, закахаеца і ажэніцца.

Але каб дайсці да шлюбу, ён мусіў паклапаціца пра заробкі. Пакуль не перавёўся на завочнае аддзяленне і не ўладкаваўся на працу ў рэдакцыю раёнкі, разгружай вагоны... А пасля

вяселля маладажонкы жылі на прыватнай кватэры. Нездарма людзі кажуць: «Закаханым рай і ў будане». Любя хутка зацяжала. Нарадзілася дачка.

Неўзабаве яму далі аднапакаўку, можна сказаць, дапатопную, без паравога ацяплення, са старою грубкаю, якая за зіму з'ядала не адну тону вугалю, затое — амаль у цэнтры горада. Калектыву рэдакцыі падарыў на ўлазіні круглы стол і чатыры крэслы. Шафу Максім купіў сам, халадзільнік выйграў па латарэнным білеце, і жыццё яму часта пачынала здавацца ледзь не раем.

А працаўвалася Максіму цяжка. Сельгасадззел, які ён узначальваў, з'яўляўся галоўным. Даводзілася ў кожны нумар здаваць па пяцьсот і болей радкоў. А што да ягоных заробкаў, то іх бракавала яго маленькай сям'і нават на харчы і на плялюшкі для дзіцяці. Ды якраз у гэты час у яго адкрылася другое дыханне: вечарамі, а часам і начамі ён пачаў ствараць вершы, пісаць нарысы, рэцэнзіі, артыкулы; яго паэтычныя і крэтычныя творы, а тым больш журнالісцкія рэчы ўсё часцей з'яўляліся і ў абласным, і ў рэспубліканскім друку. Яму тэлефанавалі з рэдакцыяў, сёе-тое замаўлялі — чакалі новых твораў. Адусюль ішлі ганарапы, імя набывала вядомасць, поспехі падбадзёрвалі і натхнялі. Сенсацыйнай з'явілася ягоная кніга паэзіі: вядомыя паэты і крэтыкі выступілі з рэцензіямі на яе. І ўсе высока ацанілі неардынарнае выданне, яго змест. Многія з іх прапанавалі аўтару свае рэкамендациі для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў. Праз пару месяцяў ён быў прыняты ў пісьменніцкую творчую суполку.

Максіму Жаваронку пачало ўсё больш шанавацца: у тым жа годзе, калі дачка пайшла ў школу, ён у новым доме атрымаў двухпакаўку і быў запрошаны працаўваць на студию тэлебачання. Не прайшоў і год, як ім зацікавілася сталіца... У Менску адразу даў абвестку пра абмен свайго жытла ў абласным цэнтры на аднапакаўку ў сталіцы, часова пасяліўся ў кватэры жончыны ажёткі, уладкаваўся на працу і з першага дня, закасаўшы рукаўы, узяўся за

праву. Хоць галоўны рэдактар і паставіў умову: плаціць кожны месяц будзе не больш як за сто дваццаць лістоў-адказаў аўтарам, новы спецыяліст ажыў рэдакцыйную пошту настолькі, што акрэсленую лічбу перавышаў удава і нават больш. Пры гэтым не дапускаў абыякавага стаўлення нават да самых слабых літаратараў-печаткоўцаў, а цярпіў тлумачыў ім, чаму пакуль немагчыма надрукаваць прапанаваныя творы, заўсёды знаходзіў і называў найбольш удалыя радкі. Ён увёў у практику рэгулярную публікацыю аглядаў паэтычнае пошты. З лепшых вершаў рыхтаваў да друку літстаронкі і літаратурныя куткі. У выніку ўвачавідкі рос ягоны аўтарытэт.

Да Максіма ўсё часцей пачала падыходзіць у кабінет сімпатичная, з густам апранутая супрацоўніца з пытаннямі, якія датычыліся, як правіла, вершаскладання, формы вершаў. То яе цікавіла, што такое рандо, то ёй карцела даведацца пра тэрцыны. Літкансультант не пытается, навошта ёй гэта патрэбна, а спакойна стараўся задаволіць ейную дапытлівасць. Чырвовая Дама, як ён яе ўпятай ахрысціў, кожны раз яму дзяякавала з усмешкаю на вуснах і ў вачах. А аднаго разу, пры падобнай сутрэчы, запрасіла ўгосці на абед.

Максім пайшоў з загадкаю Чырвоваю Дамаю. Дом, у якім яна жыла, знаходзіўся пабач з рэдакцыяй, на адзінным тады ў горадзе праспекце. Дзвёры ім адчынілі гаспадар, які выглядаў гадоў на дваццаць пяць старэйшым за гаспадыню. Поціск яго потнай рукі Максіму падаўся вялым, як, зрешиць, і голас. Пакуль мужчыны знаёміліся, мылі руки, праходзілі ў залу, увішная гаспадыня хутка застайляла стол багатымі стравамі, напоямі, садавінай.

За полууднем гаспадары цікаліліся працаю госця ў рэдакцыі, увогуле яго жыццём, сям'ёю, распавядалі коротка пра сябе. Аказалася, што ў сямейнае пары няма дзяцей. Як толькі гаспадыня адлучылася на кухню, каб прыгатаваць каву, яе муж збягталі жана звярнуўся да сумоўцы:

— Мы хочам мець дзіцёц. Ра зумееце? — I, умольна глядзячы

госцю ў вочы, дадаў: — Нам патрэбны мужчына... Разумееце? Яна ўпадабала... вас.

Максім імгненна заліўся чырванню. Тоё, што ён пачуў, магло з'явіцца сном ці эпізодам з рамана, эратычнага фільма або спектакля. Аднак гэта была рэальнасць: мужчына прасіў памагчы яго жонцы зацяжарыць. Сямейная пара не ўяўляла, што зусім нечаканая прапанова анік не стасавалася з жыццёвымі перакананнямі Максіма, з яго мараллю і эстэтыкай.

Максім Жаваронак чалавек быў занадта далікатны, каб з ім абмяркоўваць такую гарачую праблему, толкам нават не пазнаёміўшыся. І ў той жа час ён, чулае маочы сэрца, спачував людзям, асабліва жанчынам. І калі б яму паступова, пры новых сустрэчах, муж газетчыцы ўвядзіў у вушы трывожную думку, што для ягонае жонкі страшная пакута і трагедыя — не мець дзіцяці, ды яшчэ каб прыдумаў, быццам з прычыны яго бяздзетнасці справа даходзіць да разводу (не выключана, што так яно і насамрэч было), то Максім пранікся бжалем да нешчасліве сям'і, і, магчыма, зрабіў бы расчушы мужчынскі крок... А можа быць, муж і не павінен быў паказвацца госцю на вочы, з'ехаў бы кудысьці з дому... А ў туго хвіліну Максім успомніў пра жонку і дачку, падумаў з пяшчотаю: «Як яны там?» І пакуль гаспадыня прынесла каву, за яе гасцінным сталом наступіла развязка: госць папрасіў прабачэння ў чалавека, абцяжаранага складаную задачай, і развітаўся.

Надышла вясна. Хутка сышоў снег. На дрэвах з'явіліся пупышкі, а на рынку — пяшчотныя пралескі. Са зменай у прыродзе супалі змены ў Максімавым жыцці: адзін яго ўплывовы зямляк памог яму пасяліцца ў інтэрнаце, у цэнтры сталіцы, а сваю пасаду літкансультанта Максім змяніў на пасаду выдавецкага рэдактара...

## 2. Ларыса

Звычайна па суботах ён пакідаў сталіцу, сваё новае месца працы, каб пабыць з сям'ёй у родным горадзе. Вельмі даспадобы яму было кожны раз пасля начнога цягніка спаткаць на парозе кватэры і абняць ласкавую і цёпленькую — з пасцелі — жонку і палюбавацца сонна дацушкаю, яе чорнымі вейкамі, раскрыленымі брывамі і светлымі, амаль аўсянімі валасамі. Не мог ён доўга не бачыць іх — непрэвычна было, сумна. Калі ў яго бракавала грошай, браў у знаёмага студэнта пасведчанне, купляў ільготны квіток. У свае амаль трыццаць Максім выглядаў як юнак і не выклікаў падазрэння не толькі ў правадніцы, а і ў суровых кантралёраў, калі іншы раз яны з'яўляліся.

Тая субота сталася выняткам з правила: Максім дамоў не паехаў, бо, згодна з графікам, ён павінен быў у панядзелак здаць у карэктарскую рукапіс аповесці аднаго маладога аўтара. Твор аказаўся недасканалы, бедны моваю і багаты памылкамі, стылявымі агрэхамі, неахайнасцю пісьма, што вымагала шмат карпатлівай рэдактарскай працы. Словам, яму не хапіла яшчэ двух дзён. Таму папку з аповесцю ўзяў з сабою ў інтэрнат. Цэлы суботні дзень даводзіў да кандыцыі сыры твор. А пад вечар, калі расслабіўся на ложку і ўжо ледзь не задрамаў, раптам пачуў, як па калідоры зацокалі абцасікі і якіх цоканне, набліжаючыся, узмечнялася, пакуль не замёрла ля дзвярэй ягонага пакоя. У той жа момент загадкавая асоба рашучу пастукала чучкаю ў дзверы.

— Калі ласка, — выразна скажаў Максім, падхопліваючыся з ложкі і прыгладжваючы шавелюру.

У пакой увайшла юная мілавідная бландзінка, такая мадарослая, што яе слаба выручалі высокія абцасы модных ботаў.

Дзяўчына апынулася ў спакойным святле сонца, якое, ідуучы да лініі гарызонту, зазірнула ў вакно і кінула развітальнія промні аж

на дзверы пакоя. Яна павітала-ся. Шчырая ўсмешка ўзмацніла бліск яе вялікіх блакітных вачэй і на імгненне паказала роўныя белыя зубы. Яе кароткая прыталеная ружовая сукенка падкрэслівала зgrabную постаць, агаяла вышэй каленяў стройныя ножкі.

Максім пасля жаніцьбы, заняты сямейнымі і творчымі клопатамі, працяглы час увогуле не бачыў дзяўчат, а падобнае красуні не даводзілася бачыць ні ў кінафільмах, ні ў сваіх даволі частых каляровых снах. Ён узрадаваўся нечаканым спатканнем, зацікавіўся незнамкай, падышоў да яе і ў адказ на вітанне скажаў:

— Будзем знаёміцца?

Яе маленькая і пяшчотная рука, падобная на дзіцячую, патанула ў яго шырокай мужчынскай далоні. Ён назваў імя сваё.

— Ларыса, — сказала яна з усмешкаю. Максім нейкі момант стаяў як загітнатаўсаны перад вечаровою госцюю: ён убачыў у ёй чыстае суладдзе. Да светлага твару і ясных вачэй пасавалі ў меру кучаравыя і ў меру пышныя залацістыя валасы. Штосьці анёльскае было ў дзяўчым абліччы і голасе.

— Праходзьце і сядайце, — нарэшце скажаў Максім.

Ён не запытаў, што прывяло яе да яго.

Дзяўчына кароткімі, але энергічнымі крокамі прайшла да кресла ля стала, размешчанага ў кутку пакоя, і села. Максім прысеў на краі ложка, наспураць юнае гостці.

— О, мая стыхія! — усклінула яна весела, паказваючы на друкавальну машынку, што стаяла на стале.

— Вы — машыністка?

— Яна самая, — гэтак жа весела адказала яна.

Максім, працягваючы знаёмства, даведаўся, што Ларыса год таму скончыла ў Валожынскай школе і працуе машыністкаю ў аўтамобільной кампаніі. Завочна вучыцца на першым курсе ўніверсітэта. Любіць літаратуру і музыку.

Ён нахіліўся да дзяўчыны і пацалаваў яе ў вусны, пасля падхапіў на рукі, моцна прытуліў да грудзей, пакружыў яе, як дзіцё, зноў пацалаваў і пасадзіў на тое ж месца.

— Ну, што ж ты?.. — з ноткаю непараўнення сказала яна; на яе шчочках успыхнуў пяшчотны румянец.

Максім не ведаў, што Ларысу пасяялі ў адным пакой з дзюмія ўзмацнілімі работніцамі, якія мянялі палюбонікаў часцей, чым мяняюць пальчаткі, і не саромеліся часам у яе прысутнасці познім вечарам задавальняць сябе з чарговымі кавалерамі. Не ведаў ён тады і пратое, што падчас розных маладзевых фэсташ, урачыстасцяў гэты інтэрнат засялялі камсамольцамі і камсамолкамі, і тады вечарамі і начамі рыйтмічна скрэзь парыпвалі ложкі, чуліся гучныя гамонкі, воклічы, салодкія стогны...

Пасля знаёмства з Ларысай Максім ведаў, што ў яе нікога, апроч яго, німа, і яму прыемна было бавіць з ёю вольны час, хоць такога часу выпадала малавата. Ён разумеў, што ёй, першакурсніцы, цікава з ім пагаманіць пра кнігі ды іх аўтараў, пра фільмы і артысты, пра музыку і кампазітараў. Да таго ж ён памагаў ёй рыхтавацца да сесіі. Прыватлішы сваёй бескарыслівай увагаю дзяўчыну да сябе ён стараўся як даўжэй ахоўваць яе ад выпадковых інтымных сувязяў, ёй жа карцела хутчэй паспытаць забаронены плод. Аднаго разу, у дзень іх загараднага адпачынку, на ўскрайку лесу, калі з кроны старога дубу даносіўся салаўны пошчак, дзяўчына абняла Максіма, стаўшы на дыбачкі, і скказала, як выдыхнула: «Я табе ўсё-усё аддам, толькі пачакай...»

Такі момант з'явіўся, калі Максім святкаваў дзень нараджэння. Запрошаная ім Ларыса падаравала яму раскошны букет ружаў. Лёгка чыталіся ў яе валошкавых вачах радасць і пачуццё адданасці. Выпітае за святочным столом віно абодвух падштурхнуўала на грэх. Міаволі Мак-

сім апынуўся з дзяўчынаю на ложку, лашчыў-мілаваў яе, распранаў, але яна сваёй пяшчотаю, маленькім ростам, залатымі пасмамі валасоў і нават голасам і смехам раптам нагадала ягоную дачку, і ён, як бы сваёй дачэ, сказаў ціха: «Не спяшайся, дзетачка... Прабач, міленъская! Я табе жадаю шчасця».

Яна хутка падхапілася, нервовымі рухамі рук на маленькія грудзі нацягвала станік, зашпільвала лёгкую, як паветра, кофтачку... Максіма пакінула моўчкі.

На другі дзень Максім у інтэрнацкім калідоры сустрэў Ларысу не адну — яна вяла ў свой пакой капітана-вайскоўца. Твар у яе быў зхуднелы і бледны.

З той пары ён яе больш ніколі не бачыў.

Праз два тыдні яму ўдалося абмяніць сваю правінцыйную кватэру на менскую аднапакаёку і перавезці ў сталіцу сваю сям'ю...

## Заміж эпілогу

Максім распавёў мне пра маладыя гады жыцця, пра ўсе гэтыя гісторыі, будучы ўсталым узросце, калі мы з ім пазнаёміліся і пасябравалі.

— Як бы хацеў я хоць на якую часінку вярнуцца ў маладосьці! — скажаў ён, правёўши даланёю хударлявасцю рукі па негустых валасах, — ды спаткацца з тымі дзяўчатаў і маладзіцамі, міма чых лёсаў прайшоў, — з Ларысай, Чырвовай Дамай, Ярынай, Валянцінай... ды й цяпер з вялікай радасцю спаткаў бы. Ведаць бы, што ўсе яны жывыя і што жыццё не зашмат біла кожную з іх! Цяпер усе яны мне мілья.

Я ківаў галавою ў знак згоды. А ён прадоўжыў сваю гамонку з нечаканымі паваротамі:

— Зрэшты, можа, не так ужо ўрадасна было б убачыць іх пастарэлымі ды нямоглымі. Важна іншае... тое, што яны — не знікі ў небе маёй памяці, а светлая мая элегія.

2012, 2013 гады

**Максім імгненна заліўся чырванню. Тоё, што ён пачуў, магло з'явіцца сном ці эпізодам з рамана, эратычнага фільма або спектакля. Аднак гэта была рэальнасць: мужчына прасіў памагчы яго жонцы зацяжарыць. Сямейная пара не ўяўляла, што зусім нечаканая прапанова анік не стасавалася з жыццёвымі перакананнямі Максіма, з яго мараллю і эстэтыкай.**



created by doberman\*

Ірына ДУБАШЫНСКАЯ

\*\*\*

Гавару на адной,  
А тужу на другой.  
Ужываю адну,  
А надзею другой сустракаю.  
І на ёй я, толькі на ёй,  
На сваёй  
Сваё шчасце гукаю, гукаю.

\*\*\*

Надакучылі паўторы  
У думках ўласных і ў жыцці.  
Як пасрэдныя акцёры  
На прэм'ерным адкрыці.

Хто зірне, а хто паўстане?  
Нас, цярпліўца, вельмі шмат.  
Ці ж не зробім намаганне  
Выбраць лепшы варыянт?

\*\*\*

Няўдалае лета...  
Дажды да вяты  
З якога сусвету  
Занесла сюды?

Ці нечыя стогны  
Самотныя болю  
Надзей верагодных  
На скорую волю.

Няўдалае лета...  
Дажды да вяты  
З якога сусвету  
Занесла сюды?

\*\*\*

А ўсё ж такі застаўся след  
ад гэтых бед.  
Калі б не Боскае свято,  
Хвораму б сэрцу не пражыць.  
Яно дрыжыць: «Ці трэбажыць?»

«Напэўна трэба!» —  
Адкажа Неба.

У колькіх гора  
Бясконца, мора.

Ды ў лёгкім поступам, бадай,  
Не ўвойдзеш у Рай.

Прашу я Госпада:  
«Руку мне дай!»

\*\*\*

Я малюся, я малюся,  
Бо маланкі я баюся.  
Пасячэ, пасячэ.  
І хутчэй, і мацней  
Я малюся і журуся.  
Моцы Божай я дзіўлюся.  
Думачка хвалюе:  
«А ці пашкадуе?»

## Разумею, чаму — «Шэдэўр»...

Падайце мне руку, пакуль прашу.  
Пачуйце дабрынёй, пакуль заву,  
Пакуль мне думка светліць  
галаву  
І смутак узвышае мне душу.  
І зрок лагодзіць зоркі і траву...  
Заўважце вы мяне...  
пакуль жыву...

Янка Брыль натрапіў на гэты мой верш і сказаў Ірыне Жарнасек: «Прачытаў шэдэўр Марыі Баравік...». Ірына паведаміла мне. Я разумею, чаму — шэдэўр. І вось сёння сталі ў радкі словаў:

Дык няўжо даўно няма Брыля?  
Не садзіца побач ён, каля?..

...Няўжо і Барадуліна, і Бураўкіна, і Гілевіча...

Знутры гаворыць Анатоль Ільч Вярцінскі:

Жылі-былі.  
Словы гучаць эпітафіяй.  
Жылі-былі.  
І адышлі, адплылі.

І засталіся ў слове, для прыгажосці... пры гожасці, годнасці, прыстойнасці. І каб слова ляцела ў будучыню. А слова не чытаюць?..

Сёння якраз агортвае «туга па прыгажосці» і па ўсім, што робіць чалавека чалавекам. «Пытаўся — не чую адказу», — кажа Анатоль Ільч. Ён не мараліст. Пры абсалютным разуменні з'яў, рэчаў застаецца стылёва-запытальным. Разумная філософія душы адкрыта да кранальнай. Паэт дзеліцца сваім уражаннем, уяўленнем, намерам — разуменнем.

...Чалавек узімаеца ўгору — на жаданай вяршины, да запаветнага піку.  
Нарэшце ўзняўся.  
А на вяршины,

на запаветным піку,  
стаіць другі чалавек,  
працягвае руку  
і гаворыць:  
«Вітаю цябе!  
Я твой друг,  
сапраўды верны друг.  
Скончана твая адзіната».

Той, хто раней падняўся, вітае сустречнага. І шчыра. Ён не думае, як спіхнуць з вяршины, каб красавацца там аднаасобна. Бо аднаму і на вяршины якая радасць? І што істотна: ва ўзяцці вяршины неабходна добрая самасць, выпрабаванне сябе асабістай сілай, намаганнямі. «Марудна, але няўхільна, крок за крокам, ступенька за ступенькай». Пэўна без чужой рукі, якая дапамагае — усцягвае. Толькі тады сапраўднае задавальненне, радасць, плён. Ад перамогі. І першы, калі вітае, значыць, таксама ведае цану шляху...

У вершах Вярцінскага — мудрасць на ўсё выпадкі жыцця.

Для ратавання ад тугі — згадай верш «Выход з тупіка», адварніся ад сцяны ў сне... Спакой знайдзі ў цярпенні, пакуль не асядзе каламуць. У філософіі паэта і Праметэй з Гефестам, і непраметэ, і разважанні пра ўкусы камароў, і пра тое, што сніца курам, і пра малітву ў гасціні, і шмат-шмат пра што і пра каго ў жыцці. Пря ўсё на шляху, ахопленае тонкай, дасканалай аналітычнай думкай і ў аўёме пражытага і перажытага. З крэдам: знайдзіць ў святле, з дэвізам: давай уважліва глянем!..

Мне як жыць з «высокім небам ідэалу» ў Падсвіллі, калі не сказаць пра гэта бліжняму чытачу? Можа, ён не такі ўжо дундук?..

Марыя Баравік

# З «Начных нататак»

## Дзіцячы катэхізіс

**Меў задавальненне і  
гонар паўдзельнічаць  
у складзе невялікай  
беларускай дэлегацыі ў  
канферэнцыі па проблемах  
дзіцячай літаратуры і  
культуры Балтыйскага  
рэгіёну. Арганізаваў і  
правёў мерапрыемства  
найперш Балтыйскі  
цэнтр пісьменнікаў і  
перакладчыкаў у горадзе  
Вісбі, што на шведскім  
востраве Готланд.**

Часам разумеліся з суседзямі досыць лёгка і прыязна, але быўала і так, што скандыналіўна нібытая экраніраваліся, успрымалі нашыя проблемы і турботы дазіравана, толькі да пэўнай ступені. Затое дазваліся ѹ мы пра некаторыя вельмі цікавыя інавацыі ды ініцыятывы.

Да прыкладу, палякі, а дзякладні полькі, расказаілі, раздалі шмат матэрыялаў (лістоўкі, брошур, кампакт-дыскаў), якія знаёмілі з агульнанацыянальной праграмай «Cala Polska czyta dzieciom» («Уся Польша чытае дзецям»). Сутнасць яе палягала ў тым, што бацькі мусіць знаходзіць мажлівасці і час, каб штодня ўголосіць чытаць сваім дзецям кніжкі хаця б па дваццаць мінут. Няцяжка ўявіць, як такое чытанне дапамагае ўмацоўваць сям'ю, наладжваць ўзаемнасць і лагодныя адносіны паміж бацькамі і дзецьмі. Больш за тое, акцыю актыўна падтрымліваюць, прапагандуюць такое чытанне польскія знакамітасці — літаратары,

дактары, палітыкі, спартовцы, грамадскія дзеячы...

А вось адны з гаспадароў — Шведская Акадэмія дзіцячай кнігі разам са Шведскім Інстытутам прывезлі брашурку, выдадзеную на некалькіх мовах рэгіёна. Гэты своеасаблівы катэхізіс «Сямнаццаць прычынаў чытаць дзіцячыя кнігі», аздоблены малюнкамі знакамітага пісьменніка і мастака Свэна Нурдквіста, дае вычарпальныя, часам ледзь іранічныя адказы:

1. Кніга — гэта ўзеха і прыгода. Яна можа прымусіць нас плаціць і смяцца.

2. Кніга развівае нашумову, пашырае наш слоўнікі запас.

3. Кніга абуджае нашу фантазію і вучыць мысліць вобразна.

4. Кніга спараджае ѹ нас новыя пытанні, над якімі варты задумацца.

5. Кніга развівае наша мысленне. З яе мы спазнаем паняцці, якія дапамагаюць нам мысліць, і новыя ідэі. Яна пашырае гарызонты нашага свету.

6. З кніг мы дазваляеміся пра іншыя краіны, хто, дзе і як живе, пра прыроду, тэхніку, гісторыю, — пра ўсё на свеце, што нас цікавіць.

7. Кніга вучыць нас суперажываць. Яна дазваляе нам адчуць сябе на месцы іншага чалавека і зразумець, што ён адчувае.

8. Кніга заахвочвае нас задумацца пра тое, што правільнае, а што памылкове, што добрае, а што кепское.

9. Кніга вытлумачвае нам, як уладкаваны свет і як у ім ўсё зніставана.

**А ёечкі!**  
Нават на галоўным  
сталічным праспекце  
цяжка ўнікнуць абраўдае  
трасянкі!

Проста крычма крычыць пры Каstryчніцкай плошчы афіша ўлюблёнага тэатра краіны, у якой «купалаўцы» запрашаюць на спектакль паводле знакамітай аповесці Барыса Васільева. Пастаноўка ў іх называецца пазнавальна і сціпла: «А зоры тут ціхія...» Кожны, хто чытаў літаратурную першакрыніцу, хто глядзеў аднайменны спектакль тэатра «На Таганцы» альбо экранізацыю Станіслава Растроцкага, засведчыць, што ў назве маюцца на ўзвaze світанкі, досвіткі, але зусім не зоры!..

На tym самым праспекце, але ўсё ж моўкі пазірала зорка з апошніх. Праўда, забівалі яго не наўпрост, а звыродліва: то аддавалі загад на ліквідацыю на Дзень дурні (!) 1 красавіка 2004 года, то далучалі да «Настаніцкай газеты», то ўключалі ў холдынг «Літаратура і Мастацтва», то хавалі (і пахавалі!) пад во́кладка часопіса «Маладосць»!

«Маладосць» разам з газетамі «Звязда», «Літаратура і Мастацтва» дый некаторымі іншымі выданнямі ўвайшла ў новаутвараны Выдавецкі дом «Звязда». Ну дык і лупіць на радасць і яму на «трусынцы»!

Цікава, чаму не «Зорка», а малапісьменнае трасянкае «Звязда»?! Мабыць, назва такая больш даспадобы міліцыйскім дый ідэалагічным генералам...

Напэўна, у многіх рэдакцыях і выдавецтвах застаецца настольным «Слоўнік сіонімаў і блізкозначных слоў» Міхася Клышкі. На жаль, ён састарэў, а сёння расчароўвае і таму, што ў многіх слоўнікавых гнёздах (сінанімічных радах) пападае стаяць русізмы, слова, што супадаюць па форме з рускімі, «трасянкізмы» ды інтэрнацыяналізмы, а толькі потым падаюцца ўласнабеларускі лексемы (ды нярэдка з пазнанікамі «устарэлае», «размоўнае» ці «абласное»). Да прыкладу: адванчык, дзымухавец; вяснушки, рабацінне; водпук, адчынк, адгул, пабыўка; граніца, мяжа, рубеж, кардон; губы, вусны; дваранін <...> шляціц, шляхціч, шляхтун (зняважл.); канюшня, стайні...

З непараразмenneniem і горыччу згадваецца заклік цяперашняга старшыні Таварыства беларускай мовы гісторыка Алена Трусава: «Лупіце на трасянцы!»

Уладзімір Січыкай

**Роберт  
Фергюсан**  
(1750—1774)

**Эпістала містэру  
Роберту Фергюсану**

Ці гэта Алан з іншасвету  
Спявае нам свае куплеты?  
Дзядоўнік коліс быў апеты  
Ім скрэз і побач.  
Не — гэта Фергюсан-паэта  
Стай на крыло, бач!

Скажу па шчырасці, юнача,  
Радок твой зухавата скача,  
Бо што ні рыфма —  
дых удача:  
Гучыць дзівосна.  
Няхай сусед ціпер паплача —  
Яму ж зайдросна!

Калі кароль тут загуляў,  
Спраўляў народзіны, маўляў,  
Яму ты добра наваляў  
У вершах кплівых,  
Не на Парнасе ж бо куляў —  
На родных нівах.

Ну, што ж, пясняр, жыві багата,  
Добра хай будзе поўна хата —  
Каб пірагі ты еў і ў свята,  
І ў дзень працоўны,  
Каб выгляд меў ты зухаваты,  
А куфаль — поўны.

Ці мо без славы ты знямог?  
А я табе ёсё пра пірог,  
Пра тое, каб узычыў Бог  
Пітва і хлеба...  
Ды ёсць яна! І за парог  
Хадзіць не трэба!

Гавораць і мальцы, і ўдовы:  
Належна ты злучаеш слова.  
Мы хвалім вершык твой мядовы  
І думкі ўзлёт,  
Сабраўшыся на вечаровы  
Сяброўскі сход.

Вось дабяруся да сталіцы,  
Ох, і пачнём мы веселяцца,  
Ракою віскі будзе ліца —  
Збяруца ўсе!  
І свежых вустрыц маладзіца  
Нам паднясе.

Табе ж пастаўлю я на від:  
Гайда на наш цудоўны Твід!  
А тут, як зоймеца на світ, —  
Такі ласось!  
Ці, можа, хоча наш піт  
Яшчэ чагось?

Збяруца дзеўкі, юнакі,  
І як затанчаць ля ракі —  
Яны на гэта мастакі!  
А наше пані...  
Клянуся, вылупіш зянкі  
На іх убрannі.

Там сціласці няма спакон,  
Але на галаве — гамон:  
Ці гэта пудынг, ці то звон  
Па новай модзе,  
Ці то каптур — пужаць варон  
На агародзе.

Я па друкарнях — не хадок,  
Хоць часам крамзану радок,  
А вось табе і мой намёк:  
Піши янич!  
Ты верш бярэш на павадок —  
І ён пяч!

А я вось славы не жадзён,  
Ды хоць і просты маладзён —  
Сябру з Музай з даўніх дзён,  
Ну, так, як сёння.  
На гэтым — нікі мой паклон.  
Твой верны Джоні.

Са скотса пераклада  
Ганна Янкута

**Ўільям Мэйкпіс  
Тэкерэй**  
(1811—1863)

**Балада пра буябес**

Ў Парыжы славаць справядліва  
Rue Neuve de Petits-Champs  
(далбог,  
Я б зрыфмаваў такое дзіва,  
Калі прыдумаць рыфму б мог).  
Гадоў мінуга ўжо нямала,  
Ды не знікае інтарэс  
Да той карчмы, дзе я, бывала,  
Еў найсмачнейшы буябес.

А буябес — ласунак годны,  
Ці то булён, ці то адвар,  
Дзе ў місе — цэлы свет падводны,  
Наші Грынвіч тут губляе твар.  
Акунь, ялец, паболей перцу,  
Часнок з шафранам (ну ці без) —  
Ўсё гэта — у адной талерцы  
І ёсць сапраўды буябес.

Калі ў красе ва ўсіх праявах  
Філосаф бачыць сэнс быцця,  
Ён мусіць знацца і на стравах,  
І на прыемнасцях піцца.  
І капуцын, і францысканец  
Не ўдуць з нябесамі ўразрэз,  
Бо посны дзень дае ім шанец  
Спажыць шыкоўны буябес.

Іду туды знаёмаі сцежкай...  
Як і раней, стаіць ліхтар,  
І вустрычніца вунь з усмешкай  
Ля ганку хваліць свой тавар.  
А дзе Тэрэ? З крыўляннем міма  
Ён падаваў далікатэс,  
Пасля ж, праслігваючы міма,  
Пытаў, ці смачны буябес.

Заходзім — а карчма ўсё тая ж.  
«А дзе месье Тэрэ, гарсон?»  
Той дзівіца (чаго пытаеш?):  
«Даўно ён бачыць вечны сон».  
«Такі наш лёс — усе там будзем,  
Герой ты ці галаварэз».

«Дык што прынесці добрым  
людзям?»  
«Ці падаюць тут буябес?»

«О, оі, Monsieur, ніякіх зменаў!  
А што спадарства будзе піць?»  
«Парайце?» «Можа,  
шамбертэну?

З пячаткай вось, як мае быць».«Спачыў ён, значыць, —  
і са скрухай  
Я ў звыклы свой куток палез. —  
Ну што ж, прысніца  
карчмару хай  
Бургундскае і буябес».

А вось і звыклы мой куточак,  
Знаёмы стол каля акна,  
Ах, колькі выпілі тут бочак,  
Пакуль жыццё я піў да дна.  
Калісці ж я, о cari luoghi,  
Найпершы быў сярод гарэз...  
Цяпер жа зноў — сівы і строгі —  
Ү карчме чакаю буябес.

Дзе ты цяпер, мая сібрына?  
Вы зніклі шмат гадоў таму...  
Гарсон, чаму няма графіна?  
За іх я келіх падыму.  
Вось і ўспамін пра пагулянкі  
Амаль адразу ж уваскэрэз —  
Як разам асуналі шклянкі,  
Як смакавалі буябес.

Вось Том крыўлянецца па звычыи,  
Вось Джэк, што ўзяў някепскі  
шлюб,  
Агасцэс вунь імчыць у брычцы —  
Во дзе сапраўдны жыцця люб!  
А Джэймс падаўся да Абрама —  
Дальбог, не радуе прагрэс, —  
Хаця сядзей жа тут таксама  
І піў кларэт пад буябес.

О, як гады імчаць няспынна!  
Не выбраца нам з іх ярма.



Фота А. А.

Яна б са мной сядзець павінна,  
Але са мной яе няма.

Былія ўспамінаю хвілі  
І ўсмешку ѡцёлую тваю —

Мы чашу на дваіх дзялілі,

Цяпер яе адзін я п'ю.

.....

Я вып'ю ёсё, што лёс рыхтуе.

Даволі ж, рыфмы! Ну я вас!

Сябе самога пачастую

У памяць пра мінулы час.

Віват віну любое маркі,

І покуль я зусім не счэз —

Усё прыму, што выткуць паркі.

А вось і пахкі буябес!

З англійскай мовы пераклада

Ганна Янкута.

Ну трохі закінуў за гальштук».  
«Хлусіш ты мне штохвіліны,

Ізноўку набраўся ў дрызіну».

«Няпрауда, — кажу, — што ты  
мелеш!

Насамрэч, я п'яны, як бэля».

«Вой, глянцы, — анёлак бязвінны!  
Дыміца ў цябе ўжо з чупрыны».

Крычу: «У-у-у, калі ж ты  
адстанеш!

Ну я ў нецвярозым стане».

«Маніш ізноў, як наняўся!  
Насцябаўся, лайдак, насцябаўся!»

«Ну гэта, — зароў я, — занадта  
Я проста пад добраю датай!»

«Вой, хоць языком не мянці ты,  
Відаць па табе, што заліты!»

«Адчапіся, — шапчу, — ачмута!  
Брэшаши ты, я тузануты!»

З гадзіну цягнулася сварка,  
Аж жонка пайшла да шынкаркі.

А я, каб дурным не застацца,  
Таксама пайшоў, каб набрацца.

З польскай мовы пераклада  
Алесь Емяльянаў-Шыловіч.

вельмі голасна й вельмі хутка.  
Я нічога не мог ёй сказаць,  
бо нічога не мог зразумець.

Яна хадзіла ў грубых ботах,  
але часцей басанож.

— Бачу, як яе моцная  
і брудная ад торфу нага  
кіруе понажам, і калаўром  
гудзіць,  
пакуль яна правай рукою  
цягне з паветра чароўную пражку.

Толькі ў ўётчынным доме  
я мог ляжаць уночы  
у суцэльнym змроку  
ложка і слухаць

прыязны строкат цвиркуноў.

Яна была і вядром,  
і вадой, што плюхалася ў ім,  
залевай над домам.

Яна была карычневымі якімі,  
чорнымі спадніцамі і захаваль-  
нікам  
драбязы ў імбрыку старым.

Цётка Джулія размаўляла  
на-гэльскую  
вельмі голасна й вельмі хутка.

Толькі потым я штосьці пачаў  
разумець,  
калі яна сціпла ляжала  
у задушнай цямрэчы

пясканай магілі  
у Ласкентаеры.

Але я чуў, як яна прыходзіць  
і гукае мянеч голасам кірлі  
праз сотні ярдаў,  
балот і тарфянішчай  
і ўесь час, уесь час злуеца,  
што не можа пачуць адказы  
на ўсё пытанні.

**Юльян Тувім**

**Спрэчка з жонкай**

Жонцы моўлю пачціва: «Слухай,  
Любая, я пад мухай».

А яна мне з пагардай: «Блазан!

Бачу ўжо, што ты пад газам».

Кажу: «Не люблю гэтых збыткаў  
Прызнаюся, я нападлітку».

Адказвае: «Хлусіш, каканы.  
Сцярджаю, ты сёння п'яны».

«Не буду аспрэчваць — гульнулі,  
Дык што я там выпіў?

Грамулю!»

Яна: «Брэшаши, быццам наняўся.  
Ты ж, як свіння, налізаўся».

«Няма ў маіх словам фальшу,

**Норман  
МакКейг**

**Цётка Джулія**

Цётка Джулія размаўляла  
на-гэльскую

З англійскай мовы пераклада  
Алесь Емяльянаў-Шыловіч

# Гісторыя гвалту

(Рэцэнзія на апавяданне Евы Вежнавец  
«Іра ў залатых басаножках»)

**Апавяданне Евы Вежнавец складана назваць кароткім: хоць яно змяшчаеца на дзесяці старонках, але там ламаюца некалькі лёсай, прычым у розны час.**

**Я**к і ў іншых творах пісьменніцы, гісторыя не раз гортаца толькі цяпер: мінула паўстае ў старой груши, знішчаным на яе месцы маёнтку, у вёсцы, дзе і да гэтага часу перамешаны «попел з кацінімі касцямі, абразы ды пляшка».

Гэта гісторыя гвалту ў вельмі шырокім сэнсе: не толькі пра дзяючае цела, не толькі пра смерць жывёл ад чалавека, але, здаецца, і гвалту, што перажыла і перажывае Беларусь. Прынамі ў той Беларусі, якую малюе аўтар, бацькі не вераць у метазгоднасць заступніцтва за згвалтаваную дачку, міліцыянты не хочуць шукаць злодзеяў, дзеці як нешта надзённае ўспрымаюць гісторыі пра пахаваных жывёл і потым раскапаных людзей, а адзінныя пачуцці, што называюцца ў тэксле — гэта сорам, страх, сум, жах, агіда. Пры ўсім гэтым апавяданне не назавеш эмрочным: аўтар па-майстэрску і далікатна абыходзіць усе моманты, дзе можна выціснуць слязу ў чытача. Аўтару ўдаецца кіраваць часам і прастораю ў творы — і спакойна

ды мужна паказваць гэтую хаду часу і сімвалічнасць прасторы.

Не ведаю, ці можна назваць трасянку згвалтаванай мовай — пэўна, не, але ж для мяне ў апавяданні Евы Вежнавец адзін з самых удалых, сэнсаційных і ў той жа час амаль незадуважных прыёмаў — якраз яе ўжыванне. На трасянцы гавораць усе дарослыя, на трасянку пераходзіць маленькая Таня, калі відавочна паўтарае дарослыя слова. Толькі Іра, галоўная герайня, наўёнае, цнатлівае, чулівае дзяючо, размаўляе крынічай беларускай моваю. Аўтар сутикае гэтыя моўныя плыні, калі нехта гаворыць з Ірай:

[Міліцыянт]: — А ў чым ён быў адзеты?

[Іра]: — У ботах, шапцы, штанах і клятчастай кашулі.

— А рэмень быў?

— Быў, з бліскучай спражкаю, а на ёй зорка.

— Бачыце, мамаша, — сказаў міліцыянт Ірынай маме, што стаяла ў парозе. — Дзела не выходзіць. Адна кажа, што ён у ботах быў, другая — што ў бацінках. Адна кажа, папруга ў яго была са звяздой, а другая — што без папругі быў. Хімічка нешта видашы дзевачкі.

Іра будзе гаворыць на беларускай мове «без прымешкаў» да моманту ініцыяцыі ў апавяданні. Гэта незадуважна з першага прачытання, бо паказана праз унутранае маўленне: «Іра прыціхла, разумеючы, што апазоры-

ла бацькоў яшчэ горш. Ну чаму яна не такая, як усе, дый яшчэ ўліпла ў такую гісторыю? Цяпер хоць на вуліцу не вылазі, ні ў магазін не сходзіш, ні на ровары не пакатаешся». Гэта ўжо яе слова, а не адзінкае дарослае «стыдна», якое ўспрымаеца як цытата. Так і становіцца дарослымі ў гэтым свете.

Зрэшты, можна і па-іншаму інтэрпрэтаваць гэтую змену, бо пасля яе Іра часам зноў вяртаецца да мовы без русізмаў, і харектар яе ўсё ж не змяніцца. Але важна тое, што мова, якую ўжываюць героі, для Евы Вежнавец — зайжды маркер і не выпадковая рыса.

Больш за ўсё русізмаў ужывае Дораш: у яго і «ваўшэнба месца», і «прашчальныя яблыкі».

Мужчынскі свет у апавяданні ўвогуле не выклікае даверу. Найперш палахает Дораш, потым — міліцыянер, а маленькая Таня выказываеца так: мужыкі «не ўмеюць і жывёлы прыбіць, блююць». І нават бацьку галоўной герайні сімпатызуеш толькі спачатку. Мы так і не даведаемся, што задомова была ў яго з Дорашавай маці, але ж гэты мужчына так нічога і не зрабіў для сваёй дачкі, нават і не паразмаўляў ў ёю.

Робяць учынкі у свete гэтага апавядання, калі не сказаць у свete Евы Вежнавец, жанчыны (для Евы і беларускай зямля — жанчыны). Бабка вязе ўнучку да іншай бабкі. Сяброўка, а не сябар, пільнуе, пакуль Іра вырые кацінья

косткі з зямлі. Урэшце, маленькая Іра сама заступаеца за сябе.

Яе начны паход займае ў апавяданні паўтаронкі, але што гэта за паўтаронкі! Яны прапісаны аб'ёмна, дэтальна, прадзізвіа і разам з тым нібыта не ў адзінім часе. Напрыклад: «Зоры гарэлі на небе, калыхаліся, свежасцю пахла з усіх кутоў, пабрэхвалі сабакі, але не надта стараючыся, бо Іра была свая». У аўтара добрая вочы: зоры і сапраўды нібыта калыхаюцца, калі ідзе і глядзіш на іх адначасна. Але гэты дзеяслой — калыхацца — ужо нешта значыў раней у творы. Ад яго становіцца балюча і страшна, бо менавіта гэтае слова стаяла замест «гвалтаваў». І нават сабакі, што признаюць у Іры «сваю», належачь нібыта адразу да двух планаў: яна свая, божыве ўхнай вёсцы, але яшчэ — яна свая, боратуе жывое, бо пацярпела за жывёл ад таго, хто іх забівае.

За Ірай нібыта крадзеца котка — зразумелы сімвал, але ж котка гэтая «палацатая-насатая». Гучыць ўсё так натуральна, што спачатку атрымліваеш асалоду ад гэтай рыфмы родам з дзіцячых лічылак. І толькі потым задумаешся: як котка можа быць насатай? Насатая — гэта Іра, у якой «вялікія вочы, востры нос і доўгі рот нібыта змагаліся за месца» на твары і якую Дораш сам называе насатай і бурацінай.

Але за ўсім, як мне падаецца, ўсё роўна стаіць Беларусь — галоўны герой усіх твораў Евы Вежнавец. Гвалт адбываецца на месцы, дзе раней стаяў кулацкі хутар «з вялізным садам, жыла вялікая сям'я, а потым іх усіх пазвозілі, як негадзяшчых сабак, а селішча зааралі». Толькі груша расце тут са старых часоў, падае, разваливаеца, а з пня ў яе зноў груша прараствае, новая, і тую грушу рушыць нельга, бо

этта чортава месца». Была сям'я — і няма больш, быў вялізны сад — і засталася адна груша, што разваливаецца. Ева Вежнавец піша реалістычнае апавяданне. Але з пня расце новая груша, якую нельга рушыць... Ева Вежнавец піша магічны і сімвалічны реалізм.

На маю думку, адзінае, што знікае «градус» апавядання — гэта яго традыцыйнасць. Яно выпісваеца з апорай на традыцыю беларускай літаратуры, цудоўна ўпісваеца ў кантекст, і нават груша нам ужо знаёма. Але гэта робіць апавяданне яшчэ і прадказальным. Калі нешта знішчылі і разбурылі на адным месцы, а потым на ім жа пахавалі кагосці жыўцом, то нешта мусіць здарыцца і ў трэці раз. Іра стаіць з высока паднятым прыполікам саррафа, тримае ў ім мёртвых катоў, Дораш глядзіць на ножкі з вострымі каленцамі — і чытач разумее, што здарыцца далей. У гэты момант хочацца памыліцца і каб аўтар цябе здзівіў. Так, пакуль Іра ішла да Дорашавай хаты ноччу ў канцы апавядання, я спадзявалася, што здарыцца нешта нечаканае, што Іра не праста, баючыся, закапае вузлік пад ганак, і Дораш памрэ, але што сюжэт «выкруціца» нечаканым манерам, і з беларускай традыцыі, як з той грушы, вырасце яшчэ адна груша.

Нечаканасці ў аўтара адбываюцца на моўным і вобразным узроўні: не чакаеш, напрыклад, што назвы яблыкаў нешта скажуць табе пра гісторыю Беларусі, што Дораш будзе прышчэпваць яблыні цэламу лесу. Было б шудоўна, каб гэтак жа здзіўляў і абуджаў чытача і сюжэт. Хаця гавораць, што ўсе сюжэты ўжо прапісаныя, і важна не тое, пра што, а тое, як напісаны.


Кацярына Оаро

## Напярэймы далягляду

(Рэцэнзія на кнігу Стаса Ільіна «Ветровое стекло», Мінск: «Галіяфы», 2017)

**Сучаснага чытача мала чым можна здзівіць: айчынны кніжны рынак (перед усім маю на ўвазе кнігі нашых беларускіх аўтараў) сёння прадстаўлены самымі рознымі літаратурнымі родамі, жанрамі і формамі, здольнымі задаволіць любяя густы — ад простых да мудрагеліст-выкшталцовых. Зрэшты, час ад часу і тут здарядаўца своеасаблівия цуды.**

**А**дна з такіх апошніх цікавостак кнігадрукавання — аповесць Стаса Ільіна «Ветровое шкло». Піша С. Ільін пераважна па-рускі. Але рускамоўнасць С. Ільіна мае цалкам іншую прыроду, чым, напрыклад, у некаторых айчынных літаратараў. Бо айчынны літаратар у сітуацыі білінгвізму часта нагадвае жанатага мужчыну, які завёў сабе яшчэ і каханку. Для С. Ільіна руская мова — ні жонка, ні каханка, а выпадковая спадарожніца, якая можа застацца і на адну ночь, і на ўсё жыццё...



Назва кнігі, вядома ж, выбрана невыпадкова і прызначана перш за ўсё звяртаць увагу на прафесію галоўнага героя (і, напэўна, аўтара), які працуе дальнабойшчыкам і найчасцей назірае за парадоксамі свету праз ветравое шкло кабіны грузавіка. З іншага боку, ветравое шкло не толькі аб'ядноўвае галоўнага героя з астатнім светам, але яшчэ і выконвае функцыю своеасаблівой нябачнай мякі, якай надзеяна аддзяляе, нават абараняе ад усяго таго, што робіцца звонку. Герой не сядзіць на адным месцы — на сваім грузавіку ён уздоўж і папярок склясяць усю Паўночную Амерыку, пабываў, мусіць, у

кожным штаце, пабачыў вялікія мегаполісы і маленькія вёсачкі, на ўласнай скуре адчуў гарачы подых пустэльні і суворы клімат поўначы, паспей палюбавацца дзівоснымі краявідамі, якія для беларускага чытача ўяўляюцца самай сімвалічнай экзотыкай.

Акрамя нязвыклых для сярэднестатыстычнага беларускага чытача амерыканскіх рэалій — ад прыродных да побытавых, у аповесці «Ветравое шкло» ўзімка і цэлая галерэя калартных персанажаў, якія ўвесь час сустракаюцца на шляху галоўнага героя: гэта і яго калегі-дальнабойшчыкі, і персанал на паркінгах, і выпадковыя спадарожнікі, і мноства іншых людзей — ад мясцовых жыхароў да эмігрантаў з розных куткоў свету. Цікава, што для апісання кожнага з іх аўтар знаходзіць непаўторную фарбы, кожны персанаж атрымлівае, так бы мовіць, сваю разынку, альбо фішку, таму ўсе яны выглядаюць вельмі яскрава і запамінальна, не збіваючыся ў адну шэршую масу.

Жыццёвая прафесія, якая становіцца галоўным ідэйна-эстэтычным падмуркам аповесці «Ветравое шкло», дазваляе аднесці твор С. Ільіна да жанру да

кументальнай прозы, які сёння вельмі часта фігуруе пад тэрмінам «non-fiction» альбо «навыдуманай літаратуры» і лічыцца найболыш «прастунутым» жанрам у сучасным вербалальным мастацтве (некаторым нават нобелеўская лаўры прыносяць!), але наўрад ці аўтар свядома прагнёт апавяданца мадным літаратурным тэндэнцыям, — хутчэй наадварот, згаданыя тэндэнцыі цалкам адпавядаюць творчай свядомасці маладога гарадзенскага пісьменніка. Так, менавіта, гарадзенскага, хоць стваральнік «Ветравога шкла» наўрад ці калі вернеца на стаўлы побыт у родных горад: з кнігі, прынамсі, бачна, што галоўны герой (а ён, фактычна, зліваецца з асобай творцы) здолеў знайсці сваё месца пад шчодрым злучанштатскім сонцам. І герою, і аўтару там утульна, часам настолькі, што і чытачу неўзабаве пачынае карцеці кінуць ўсё і выправіцца на пошуку прыгодаў і славутай амерыканскай мары. Але ж і Гародня (у кнізе шмат тому прыкладаў) не адпускае С. Ільіна — час ад часу аўтар аповесць да канца, разумееш: яе герой знаходзіцца ў пошуках сябе, але менавіта гэта цешыць, бо дае надзею на чаргавае спатканне з цікавымі творамі беларуска-амерыканскага пісьменніка Стаса Ільіна.

Анатоль Брусеўіч


гі (ва ўяўленні галоўнага героя) з'яўляеца горад над Нёманам, з якім не зраўняюцца — цытую — «ніякія Нью-Ёркі і Чыкага». Трэба дадаць, што не толькі горад з яблыневым садам у Новым Замку не адпускае аўтара (дарэчы, вобраз яблынегавага саду ў аповесці набывае глыбока сімвалічнае значэнне, становічыся своеасаблівым Эдэмам для галоўнага героя), але і сама Беларусь адгрывае ў творы вельмі важную ролю, — ужо нават таму, што яна там ёсць, што яна там жыве, незалежная, насперак усім стэрэатыпам, са сваёй гісторыяй, мовай, культурай, адрознай ад культуры і мовы суседзяў (у апошнім раздзеле кнігі беларуская мова нават гучыць з вуснаў выпадковых мінакоў, якіх герой убачыў у Балтыморы).

І апошніе: на самым пачатку кнігі, з анатагації даведаўся, што герой, маўляў, не мог сябе знайсці, таму падаўся ў дальнабойшчыкі. Дачытаўшы аповесць да канца, разумееш: яе герой знаходзіцца ў пошуках сябе, але менавіта гэта цешыць, бо дае надзею на чаргавае спатканне з цікавымі творамі беларуска-амерыканскага пісьменніка Стаса Ільіна.

# «І ўсё мацней жаданне лёту»

**Напрыканцы лета,  
размораныя і квёлыя пасля  
адпачынку, прыхільнікі  
беларускай літаратуры  
могуць нарэшце разгавеца  
беларускім словам. Вышай  
чарговы (89-ы) нумар  
часопіса «Дзеяслоў».**

Цэнтральным творам, фармующим чарговы нумар часопіса «Дзеяслоў», безумоўна з'яўляецца пачатак новага рамана Людмілы Рублеўскай «Пантофля Мнемазіны». Ён напісаны па ўсё той жа схематычна-пазнавальнай форме яе папярэдніх твораў. Падчас нават ствараеца ўражанне, што ты чытаеш працяг ужо апрабаваных чытачамі раманаў («Ночы на Плябанскіх млынах», «З'яўленне Інфант», «Дагератып»). Магчыма, некалі яны звязаны з адзінай цыкл, як, да прыкладу, раманы В. Адамчыка (параўнанне, зразумела, умоўнае). Словам, адчуваеца наследаванне караткевічаўскай формулы: на нацыянальным падмурку высноваецца прыгодніцкі антураж твора. Пры ўсім пры тым, адзначу, што тэксты Л. Рублеўскай прафесійны і па-мастаку таленавіты, напісаныя з адмысловым майстэрствам. Нібыта нічога звышарыгінальна: гісторыя замешаная на перапляценні сучаснага і нядайняга беларускага часу; маладая жанчына страчвае бяспледна прапалага ў замежжы мужа, пасля сямі гадоў знікнення яго вобраз пачынае з'яўляцца ў візіях і згадках, а тут яшчэ падаспела нечаканая спадчына, якую ён, аказваеца, пакінуў (стары дом у мястэчку). З яго герайні і пачынае закручваць інтрыгоўны сюжэт, заснаваны на родавай лініі былога сужэнца, прозвішча якога Корвус (гэткая повязь адраджэнскай знітаванасці ў творах пісьменніцы)... Чытак патрапляе ў 1930-я, венныя і пасляваенныя гады... Закрутак многа і, можа, нават заўшне, бо нярэдка даводзіцца празмерна напружваць галаву наkont той ці іншай сітуацыі. Да ўсяго на кожным артэфакце Рублеўская пачынае акцэнтаваць увагу чытака і выкладаць ледзь не ўвесць датычны да яго вікіпедаўскі лікбез. Аднак жа трэба адзначыць, маладых прыхільнікаў сваёй творчасці пісьменніца прывязвае да старонак прозы моцна. Чым? Адмысловым сюжэтам, сучасным стылем пісьма. У словах, выразах, ідыёмах, мімалётных згадках-замалёўках, лёгка, іранічна, бесканфлікта, без асаблівых прэтэнзій на нешта грандыёзнае, а насамрэч — старонка за старонкай — складвае глыбокі пласт містычна-памятлівой беларускай прозы. Пісьменніца наўмысна падчэплівае чытака, няўзнак выдаючы свае літаратурныя зацікаўленасці. Уласна я нават замілаваўся, успомніўшы маленства, натыкнуўшыся на слова «дэздэя» (так у вёсцы ласкава звалі свіней, асабліва пры дзесячах, праўда, у нас казалі «дзюдзя»). Не памятаю ўжо, калі і кім гэтае слоўца згадвалася. Сустракаюцца і шмат ін-



ших падобных слоў-знаходак і слоў-памятак. А вось некаторых сучасных, такіх, да прыкладу, як квэст і фанфік, у тэксце аж зацінада, нераўнучы, як спаму. Не зважаючы на дробныя суб'ектыўныя зуваагі, магу запэўніць чытака, што пачатак рамана Л. Рублеўскай захапляльны і варты ўвагі. А тое, што ён чытэльны, не выклікае сумнення.

Вершы Людкі Сільновай лёгкія, эмацыйна-пачуццёвыя, як палёт руплівай пчалы над адцвітаючым кветнікам... Боль схаваны ўнутр метафоры, вонкі — пожад жыццёвай энергіі:

*І ўсё гэта я?.. Паэт ва ўзросце  
Складаным робіцца ці простым —  
Як немаўля, што, без адзення,  
Уесь — адчай, уесь — здзіўленне  
Перад чужой магутнай сілай?..*

«Парыжская казка» Адама Глобуса — гэта эмрочна-мройная творчыя выявы мастака ў мажлівым свете, у якім рэчаінасць мяніеца згодна з жаданнем героя і аўтара тэкстаў. Аднак, як папярэджвае чытака пісьменнік: «здавалася б, што гісторыя павінна была скончыцца добра, але ў яе сумнае заканчэнне»...

Што тычыцца вершаў Сяргея Ваганава, то, скажу шчыра, чытака яго публіцыстычныя нарысы і эсэ мне цікавей. Тут сабраныя роздумы літаратара над прахытам — канкрэтнымі з'явамі, людзімі, падзеямі... Ёсьць і кранальна-разняволенные строфы, скажам, у вершы, прысвечанымі В. Казько:

*І цяпнуўшы гарэлкі, сэрца зрушу, —  
Няхай язык што хоча, то плаце! —  
Я б цалаваў заветраную грушу,  
Што на Палессі кожны год цвіце.*

У карткім апавяданні Паліны Сцепаненкі «Лядоўня ў кватэры № 0» слова «лядоўня» на пачатку тэкста ўжываеца столкі разоў, што здаецца, ты чытаеш, лежачы побач з тым самым гудлівым надакучным халадзільнікам (ужывём такое яго вызначэнне, каб не паўтарацца)... Не мой стыль, але сама задума цікавая, заснаваная на фактах нядайняга часу. Найбольш адцеміўся наступны фрагмент: «У слове СУМленне адчуваеца сум. Адчуванне страты — у адзін момант чалавек стаў недасягальным, нібыта памёр. Мур. Паміж зняволенымі і воляй». Гэткая афарыстычная набіўка (тату) нашага беларускага часопіса і шмат ін-

Друкуюцца вершы берасцейца Васіля Дэбіша — шчымліва-лірычныя, зямныя, зацепленыя на шчырай сыноўнай любові да адышоўшай маці, каханай, але не заўсёды вернай жанчыны, векавечнай Бацькаўшчыны... Узнёслая песня жыццю.

Нібыта чорнай магіяй сапраўднай паэзіі павеяла ад верша «Вароны»:

*На снезе белым — чорныя вароны.  
Галочуць. З учара шыя яичэ...  
Глядзяць на свет,  
нібыта шлюць праклёны  
Спусцелымі палонкамі вачы.  
Пранізаны завеямі ліхімі,  
Іх крылы б'юцца ў тмакт,*

*як ветракі.  
І добра бачна, скамянеў пад імі  
Глыбокі снег. Ім хлеб даю з рукі.  
Дык не бяруць. Глядзяць —  
нібыта судзяць —  
З прamerзлых дрэў, сцяжынак*

*і слупоў.  
Нібы смяюцца: «Прыйдзе час  
і будзем  
Мы піць нябёссы з вашых чарапоў».*

Навеяла настальгічную асцыяцыю з радком вядомага верша майго кіраўніка пастычнага семінару на ВЛК расійскага паэта Ю. Кузняцова: «Я пил из черепа отца»...

Жыццёвата-творчыя «запісы» Аксаны Спрынчан «Разынавая муроўка», з якой высвечаюць і па-сапраўднаму мастацкі разынкі. Вось адзін з запісаў: «Мой двухпавярховы дом стаўся трохпавярховым, бо паміж першым і другім паверхам звлі гняздо малінаўкі. Калі б мой дом быў дасканалым, вядома ж, яны не здолелі б зладзіць гняздзечка. У недаробленым і непрыгожым закрасавала дароблене і прыгожае. У мой дом цяпер можна лятаць. Хіба гэта не падарунак Нябёсай?!».

Схіле да разваг пастычнай нізка Сяргея Сцяпана. Мудрыя глыбокія вершы, напісаныя жыццёвым вопытам душы і плоці, амаль без метафор — як адлюстраванне стомленага духу:

*Падняцца ранкам,  
Каву падагрэць,  
Глядзець праз школу  
На чырвань арабіна.  
І раптам  
З ціхім болем зразумець,  
Што южо жыццё  
Становіца ўспамінам.*

«Тутэйшыя». Короткае содарение скачаць — так называеца апавяданне Зааславы Камінскай. Спраба разважання маладых сучаснікаў над нацыянальнай самасвядомасцю народу ды жыццёвым і творчым лёсам іх беларускага Песняра Янкі Купалы падчас універсітэцкіх іспытаваць, а таксама намаганні выявіць психалагічны, духоўны, творчы і матэрыяльны ўмоўны падзел ужыцці паэта на пачатку сталінскіх рэпрэсій.... І что ж галоўны герой п'есы «Тутэйшыя» — ці не сам Янка Купала? Твор можна было б развіваць і да аўтамаўесці ці кароткага беларускага слова, кірылічнага пісьма наогул ён павінен разглядацца

клопатам пра лёс сваёй Айчыны патрыёткі, якая шукае ўласныя рыфмы на прасторах беларускага жыцця, натыкаючыся на рыфы сучаснага дзяржаўнага беспрасвецца і народнай годнасці і цярпілівасці. Прыкладна так:

*Слёзы мае — ад нясцерпнага  
вечнага болю  
За народ свядомы,  
што свабодным даўно  
быць мусіў.  
Я плачу за тых,  
хто не дачакаліся волі.  
Эта слёзы маленя.  
Аб прывіднай Беларусі.*

Аксана Данільчык прапануе чытакам свае пераклады з класічнай італьянскай паэзіі канца XVIII — пачатку XX стагоддзяў (Дж. Леапардзі, Дж. Кардучы, Дж. Паскалі, К. Мікельстэдт і дз. Кампана).

Друкуеца заканчэнне кнігі падарожных эсэ паляка Рышарда Капусцінскага «Кіргіз злазіць з каня». Гэтым разам пісьменнік выкладае нам свой погляд на апошнія савецкія гады эканамічнага і нацыянальна-духовнага ўжыцці Туркменістана, Таджыкістана, Кіргізстана і Узбекістана. Як для таго часу, то напісана без «предубеждения» ды ідэалагічных нацяжак. Пераклад Я. Салейчука. Пры канцы хачу прывесці цытату, якая па сутнасці завяршае публікацыю. Гэта выказванне ідэолага суфісцкай дактрины ісламу Аль-Газалі. Яно, пэўным чынам, кладзеца і на стасункі самога аўтара эсэ з чытаком. «І няхай ведае, — папярэджваў Аль-Газалі, — што карысць, якую ён атрымае з-за памылкі свайго Шэйха, калі б той памыліўся, будзе большай, чым тая карысць, якую мог бы атрымаць ад сваёй уласнай праўды, нават калі б сапраўдны гісторыю народа, які быў падзелены, права якога на слова знішчалася ў зачатку, лепшыя сыны якога аказваліся ў гулагах і камерах смяротнікаў. Тому маленькая сага Я. Брыля, выкліканая паяўленнем горкай сямейнай рэліквіі, з'яўляеца сама па сабе рэліквій нацыянальнай».

Удзячнае слова ў вянок памяці вядомага берасцейскага вучонага-літаратуразнаўцы Генадзя Праневіча напісаў крытык, яго літаратурны калега і таварыш Але́сь Бельскі.

Ірына Саматой з Віцебска разважае над творчым плёнам рана адышоўшага з жыцця мясцовага краязнаўцы Міхася Райчонка.

Друкуеца заканчэнне манаграфіі Канстанціна Тышкевіча «Вілія і яе берагі» (1871 года выдання) ў перакладзе вядомага педагога і фалькларыста Уладзіміра Васілевіча.

Завяршаеца і публікацыя ўспамінаў Ліi Салавей пра сваю мядзельшчыну 1930-х, ваенных і пачатку пасляваенных гадоў пад называй «Гавэнды майго краю». Займальнае, скажу вам, чытанне. Рэцэнзія Леаніда Галубовіча на кніжку бялыніцкага (па нараджэнні) паэта, які ўжо чвэрць веку жыве ў Японіі, Вячаслава Казакевіча «За мной придет Единорог» і кароткай анафатычнай рубрыкай «Дзеясліпіс» загортваеца апошняя старонка часопіса.

Далучайцца да беларускага. **Легал**

## Будзьма з «Дзеясловам»!

Падпісанаца на часопіс «Дзеяслоў» можна ў любым паштовым аддзяленні Беларусі і спраўна атрымліваць яго шэсць разоў на год.  
Індэкс для індывидуальных падпісчыкаў — 74813,  
Для ведамаснай падпісі — 748132.  
Будзьма разам!

# Прэмія нямецкіх кнігагандляроў

**Як паведаміў прадстаўнік Біржавога саюза нямецкага кнігагандлю, Прэмія міру нямецкіх кнігагандляроў (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) прысуджана ў 2017 годзе канадскай пісьменніцы Маргарэт Этвуд.**

Гэтая прэстыжная прэмія прысуджаецца пісьменнікам, мастакам, вучоным і грамадскім дзеячам, якія ўнеслі выдатны ўклад ва ўмацаванне міру, перш за ёсё сваёй дзейнасцю ў галіне літаратуры, науки і мастацтва.

«Любоў да людзей, імкненне да справядлівасці і талерантнасці вызначаючы пазіцыю Маргарэт Этвуд, якая з увагай і глыбокім веданнем людзей глядзіць на свет», — адзначаў прадстаўнік Біржавога саюза.

Маргарэт Этвуд вядомая не толькі як празаік, паэта, літаратурныя крытык, але таксама як актыўіст экалагічнага руху і феміністка. Большаясць яе раманаў у здзіўляючай форме распавядають пра лёссы жанчын.

Маргарэт Этвуд — лаўрэатка Букераўскай прэміі, якая ўручалася за лепшыя англамоўныя раманы года, і шматразовы яе намінант. Кнігі Этвуд пераходзены на 30 моў свету.

Премія міру нямецкіх кнігагандляроў, якая складае



ў грашовым эквіваленце 25 тысяч еўра, была заснаваная ў 1950 годзе. Сярод яе лаўрэатаў — такія выдатныя асобы, як лекар і філософ-гуманіст Альберт Швайцэр (Albert Schweitzer), пісьменнік і мастак Герман Гесэ (Herman Hesse), філософ і псіхолаг Карл Ясперс (Karl Jaspers), дзіцячая пісьменніца Астрыд Ліндгрэн, літаратура-знаўца і дысідэнт Леў Копелеў, драматург і палітык Вацлаў Гавел, празаік Архан Памук і беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Для многіх з іх гэтая ўзнагарода стала апошнім прыступкам перад Нобелеўскай прэміяй па літаратуры.

Премія міру нямецкіх кнігагандляроў будзе па традыцыі ўручана Маргарэт Этвуд у апошні дзень найбуйнейшага ў свеце кніжнага кірмашу ў Франкфурце — 15 кастрычніка.

## Пецярбургскі ПЭН-цэнтр — самастойны член ПЭН-клуба

**Нядайна Санкт-Пецярбургскі ПЭН-цэнтр абраў самастойным членам Міжнароднага ПЭН-клуба. Гэтае рашэнне ўдзельнікамі Кангрэса было прынята аднаголосна.**

Бераснёўскі Кангрэс Міжнароднага ПЭН-клуба ў Львове сабраў прадстаўнікоў 69 нацыянальных ПЭН-цэнтраў, кожны з якіх — праваабарончая арганізацыя, якая аб'ядноўвае пісьменнікаў, журналістаў, блогераў, рэдактараў, занятая абаронай свабоды слова ў сваёй краіне ці ў сваім рэгіёне. У розныя гады міжнародную арганізацыю ўзначальвалі Герберт Уэлс, Марыс Метэрлінк, Артур Мілер і Марыё Варгас Льёса.

Рускі ПЭН-цэнтр на кангрэс у Львоў прыехаў адмовіўся. Кіраўніца Санкт-Пецярбургскага клуба Сяргея Пархоменку выканкамам Расійскага



ПЭН-цэнтра выключыў з арганізацыі 10 студзеня. Пасля гэтага аб выходзе з Расійскага ПЭН-цэнтра абвясцілі Леў Рубінштэйн, Барыс Акунін (Рыгор Чарцішвілі) і Аляксандр Ілічэўскі. Арганізацыю таксама пакінулі Вольга Седакова, Святлана Алексіевіч, Цімур Кібіраў, Эдуард Успенскі, Уладзімір Сарокін, Андрэй Макарэвіч, Алег Хлебнікаў, Ганна Берсенева, Уладзімір Сотнікаў, Міхаіл Берг. За апошнія гады з яго выйшлі Ігар Ірценеў, Леў Цімафеев, Людміла Уліцкая, Вольга Цімафеева, Зоя Светлавая, Ірына Сурат, Барыс Херсонскі, Віктар Шэндеровіч, Уладзімір Вайніковіч, Сяргей Гандлеўскі ды дзясяткі іншых аўтараў.

Кіраўнік праекта «ЛІТАРАТУРНАЯ БЕЛАРУСЬ» Але́сь ПАШКЕВІЧ. Рэдактар Барыс САЧАНКА.  
Тэлефон для даведак: (8-017) 200-80-91. Адрас электроннай пошты: [spb@tut.by](mailto:spb@tut.by)

# Юбілей Кінга

21 верасня споўнілася 70 гадоў з дня нараджэння Стывена Кінга.

Стывен Эдвін Кінг нарадзіўся ў Портлендзе ў сям'і былога капітана гандлёвага флота. У 1949 годзе, калі хлопчыку было два гады, яго бацька Дональд увечары выйшаў з хаты па цыгарэты і больш ужо не вярнуўся. Пра яго лёс Стывен і яго старэйшы брат Дэвід даведаліся толькі напрыканцы 1990-х гадоў: іх бацька завёў другую сям'ю і жыў у Пенсільваніі з жонкай з Бразіліі і чатырма дзецьмі, пакуль не памёр у 1980 годзе...

У 1949—1958 гадах сям'я Кінга часта пераезжалі з месца на месца; маючи адукцыю піяністкі, маці Кінга — Нэлі Рут — бралаася за любую працу, часта некваліфікованую і нізкааплачваемую, каб пракарміць сям'ю. З-за слабога здароўя і частых пераездаў Стывен рос хваравітым дзіцем. І пачаў пісаць...

Першое апавяданне па коміксе ён напісаў у 7 гадоў. Але маці заўважыла, што ён можа лепш, і парайла стварыць нешта сваё. Ён напісаў апавяданне «Містэр Хітры Трус». А калі маці спадабаўся яго твор, напісаў працяг, за што атрымаў свой першы пісьменніцкі ганарап — па 25 цэнтаў за кожнае з 4-х апавяданняў.

У студзені 1959 года Стывен разам са старэйшым братам Дэвідам вырашылі выдаваць мясцовую газету «Лісток Дэйва», памнажаючы кожны нумар на старым мімеографе і распаўсюджваючы сярод суседзяў

па 5 цэнтаў за асобнік. Дэйв адказаў за мясцовыя навіны, а Стывен пісаў рэцэнзіі на любімую тэлешоў і фільмы, а таксама кароткія апавяданні. Прыкладна ў той жа час хлопчык азнаёміўся з творчасцю Говарда Філіпса Лаўкрафта, які стаў адным з яго найлюбімых аўтараў.

Да 14-ці гадоў Стывен актыўна пісаў апавяданні. Скончышыў 8 клас з добрымі адзнакамі, ён паступіў у школу Лісбан-Хай і апублікаваў другую кнігу — «Зорныя захопнікі». У школе, даведаўшыся пра літаратурны талент Кінга, яго прызначылі рэдактарам школьнай газеты. А за лісткі «Ванітавія сродкі» з апавяданнямі пра выдуманыя прыгоды настаўнікаў у жанры чорнага гумару, якія яму падабалася выпускаць, яго ледзь не выключылі са школы...

У 1966 годзе Кінг паступіў ва ўніверсітэт штата Мэн, дзе пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай — Табітай Спрус. У 1970 годзе атрымаў ступень бакалаўра, і яго прызналі непрыдатным да ваеннай службы. Першы час сям'я мела фінансавыя цяжкасці, жылі на зарплату Кінга ў пральні, студэнцкую пазыку жонкі і нешматлікі ганарап Кінга за друк яго апавяданняў у часопісах. У гэты час у іх нарадзіліся сын і дачка. У 1971 годзе Кінг ажэніцца на Табіце, восені пачне працаўваць настаўнікам англійскай мовы ў школе горада Хэмпдэн штата Мэн.

...Аднаго разу Табіта знайшла ў сметніцы чарнавік рамана «Кэры», які пісьменнік падымяў няўдалым, і прымусіла Кінга дапісаць яго. А ў 1974 годзе выдаваць «Doubleday» выдала ра-

ман «Кэры», за які Кінг атрымаў аванс — 2500 даляраў. Затым выдавецтва прадаў аўтарскія права на «Кэры» выдавецтву «NAL» за 400 тысячай даляраў, з якіх палову атрымаў Кінг, што дазволіла яму пакінуць працу ў школе. Увесень 1974-га Кінг пераехаў у Бойлдэр штата Каларада.

Напрыканцы 1970-х Кінг пад псеўданімам Рычард Бахман выдаў свой ранейшы роман «Змірыца з гэтым» пад назвай «Лютасць». Студэнты-кінематографісты пачалі пісаць яму — у надзеі на экранізацыю яго невялікіх апавяданняў, і пісьменнік увёў «палітыку», якой прытымліваеца і да гэтага часу: кожны можа экранізаваць яго невялікі аповед, але падпісаўшы дамову, ён абвязуеца заплаціць аўтару адзін даляр ганарап і даць на зацвярджэнне аўтару «гатовы прадукт».

У 1982 годзе з'явілася кніга «Стралок» — першы роман з цыкла «Цёмная Вежа». У 1985 годзе С. Кінг прызнаўся, што пісаў пад псеўданімам Рычард Бахман з-за боязі, што яго поспех раней быў выпадковы.

У 1989-м С. Кінг падпісаў контракт з выдавецтвам «Вікінг», згодна з якім мусіў атрымаць 35 мільёнаў даляраў за 4 наступныя кнігі, але ў 1997-м скасаваў яго, паколькі планаваў атрымаць 17 мільёнаў за кнігу «Мех з косткамі». Таму заключыў новы контракт з выдавецтвам «Сайман энд Шустэр», па якім атрымлівае 8 мільёнаў авансу за кнігу і 50% прыбылку ад продажу.

19 чэрвеня 1999 года С. Кінга збіла машына, пісьменнік атрымаў сур'ёзныя траўмы і ледзь не пазбавіўся нагі. Гэту падзею ён апісаў у сваіх мемуарах «Як пісаць кнігі» і ў сёмы часцы «Цёмной Вежы».

## Пірацтва і кнігі

**Як паведаміў сайт «Publishing Perspectives», польскім навукоўцам было даказана, што выдаленне пірацкіх копій кніг з інтэрнэта не павялічвае іх легальныя продажі.**

Трыдаследчыкі з Варшаўскага ўніверсітэта правялі даследаванне, якое, паводле іх высноў, паказвае на тое, што выдаленне пірацкіх онлайн-копій кніг не паліпшае законнага продажы выдаўцоў. Эксперымент праводзіў Міхал Краўчык, які ўзначальваў каманду, у якую ўваходзілі два даследчыкі з факультэта эканамічных навук універсітэта, Войцех Хардзі і Джаана Ціровіч. Іх аналіз ахопліваў каля 240 кніг, даступных на польскім рынку ў 2016 годзе, розных жанраў і апублікаваных 10 выдавецтвамі, якія пагадзіліся прыняць удзел у праграме.

М. Краўчык паведаміў польскому інфармацыйному агенцтву: «Мы падпісалі пагаднен-

не з прафесійным агенцтвам, якое займаецца такім даследчай дзейнасцю». Паводле яго слоў, агенцтва выдаліла пірацкія копіі каля 120 кніг з інтэрнэта. Даследчыкі пішуць: «Хоць большасць выдаўцоў падзравалі, што пірацтва адмоўна адбываецца на легальным бізнэсе, мы не знайшли сведчанняў значнай змены продажаў з-за таго, што пірацтва атрымлівае адмысловыя копіі з інтэрнэце». Яны падкрэслілі: «Лёгка ці цяжка атрымаць пірацкія копіі жаданай кнігі — гэта не мае анікага реальнага ўплыву на яе легальныя распаўсюд.

У больш ранній працы даследчыкі, апублікаванай у 2014 годзе на англійскай мове, «Інтэрнэт-пірацтва і кніжны рынак: палявы эксперымент» таксама асноўная ўвага была нададзена ўплыву інтэрнэт-пірацтва на продажы кніг, і даследчыкі прыйшлі да вынікаў: «Выдаленне несанкцыянованых копій з'яўляецца эфектуўным метадам стрымлівання пірацтва, але гэта не мае нікага дачынення да іх легальнага продажу».

## Продажы электронных кніг выраслі

**Попыт на электронныя кнігі ўзрос у 1,5 разы ў параўнанні з мінульым годам.**

Рынак забяспечвае больш кошты і шырокі дыяпазон распаўсюджвання смартфонаў, пры гэтым папулярызаць спецыяльных прыладаў для чытання, наадварот, зняжаеца.

Напрыклад, аб'ём расійскага рынка электронных кніг сёлета вырас напалову. Пры гэтым продаж навінак у электронным выглядзе ўжо дасягае 30-50% ад накладаў папяровых кніг, гэтае доля найбольш высокая ў жанрэ фантастыкі і фэнтэзі.

Рост тлумачаецца на тым ліку «высокім узроўнем распаўсюджвання смартфонаў і выкарыстання мабільнага інтэрнэта».

Зніжэнне папяровых кніг харцэрна для ўсіх рынакаў: кампанія «Euromonitor International» паведаміла пра падзенне попыту на рыдэр з 2011 па 2016 год на 40%.